

ARCHE

П А Ч А Т А К



Гісторыя старажытнага Наваградка

ARCHE 2 (147)
красавік—чэрвень 2016

Навуковы, навукова-папулярны і літаратурна-мастацкі часопіс
«ARCHE Пачатак» выдаецца з верасня 1998 года штогод.

РЭДАКЦЫЯ:

Валер Уладзіміравіч Булгакаў — галоўны рэдактар

Аляксандр Пашкевіч — шэф-рэдактар

Дэмітрый Віцько — рэдактар

Андрэй Ціхаміраў — рэдактар

Віктар Жыбуль — карэктар

Адрес для даписаў: ARCHE, в/с 3,
220018, Мінск-18.
E-mail: analitika@yahoo.com
Тел. (029) 550-79-69.

ARCHE is a Partner of European Cultural
Journals Network Eurozine
(www.eurozine.com)

Заснавальнік: Таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Гайсак».

Выдавец: Таварыства з абмежаванай адказ-
насцю «Гайсак».

Пасведчанне аб реєстрацыі перыядычнага
выдання № 484 ад 22 мая 2013 г.,
выдадзенага Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

Разліковы раахунак 3012742148010. Аддзяленне
№ 539 ААТ «Белінвестбанк» у г. Мінску. Код бан-
ка 153001739. УНП 191768717.

ISSN 1392-9682

Юрыдычны адрес: Мінскі раён, вёска Вялікі
Трасцянец, Марілёўская шаша (10 км), 223060.

Цена дамоўная.

Рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе рукапісаў.
Рэдакцыя рэдагуе матэрыялы, прынятые
да друку.

Падлісана ў друк 24.05.2016. Выход у свет
31.05.2016. Фармат 60x90 1/16. Друк афсетны.
Гарнітура Школьная. Наклад 1000 асобнікі.
Замова 2889.

Надрукавана з гатовых дыяпазітываў заказчыка
на ААТ «Мажайскі паліграфічны камбінат»,
вул. Міру, д. 93, 143200, г. Мажайск,
Маскоўская вобл., Расійская Федэрацыя.
www.oaompk.ru, www.oaompk.ru,
тэл. +7-495-745-84-28, +7-496-38-20-685

Пасведчанне аб дзяржаўнай реєстрацыі
выдаўца, вытворцы, распаўсюджувальnika
друкаваных выданняў
№ 1/142 ад 09.01.2014.
№ 2/34 ад 23.12.2013.
ЛП № 02330/20 ад 18.12.2013.

У афармленні вокладкі выкарыстана сучасная
камп'ютарная рэканструкцыя Вілюса
Пятраўскага «Войска Вялікага Княства
Літоўскага вырушае з Новагародка».

© «ARCHE Пачатак», 2016

Службоўцы павятовых земскіх судоў Вялікага Княства Літоўскага ў 1566—1588 гг. (першае пакаленне павятовых шляхецкіх юрыстаў)

XVI стагоддзе ў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага багатае на значныя падзеі (унутраныя рэформы, унія з Польшчай, згасанне дынастыі Ягайлавічаў), якія вызначылі развіццё дзяржавы да самага канца яе існавання. Адной з такіх важных унутраных рэформаў была адміністрацыйная рэформа, а таксама рэформы судоў, здзейсненыя ў 1564—1566 гг. з мэтай мадэрнізацыі сістэму дзяржаўнага ўладкавання. І хоць павятовыя «земскія» суды былі прадугледжаныя яшчэ ў Першым Статутзе ВКЛ 1529 г., сапраўднае стварэнне самастойнага шляхецкага суда адбылося толькі пасля 1566 г., калі былі заснаваныя самастойныя павятовыя шляхецкія земскія суды і ўпарадкованы тэртытарыяльны падзел дзяржавы.

Дарус Вілімас — доктар гуманітарных навук, навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Вялікага Княства Літоўскага Інстытута гісторыі Літвы. Сферы навуковых інтерэсаў — развіццё дзяржаўных інстытуцый ВКЛ у XVI—XVII ст., гісторыя менталітэту шляхты ВКЛ, Літоўская Метрыка, гістарычнае геаграфія.

Другі Статут ВКЛ акрэсліў, што кожны павятовы земскі суд мусіў складацца з суддзі, падсудка і пісара, а таксама вызначаў парадак іх прызначэння¹. Кожны павет на сваім элекцыйным сойміку мей выбраць па 4 кандыдаты на кожнае месца (так званых электаў). З 12-ці кандыдатаў вялікі князь прызначаў трох асобы на прадугледжаныя месцы. У Другім Статуте ВКЛ ёсьць і тэкст прысягі службоўцаў павятовых земскіх судоў². Там жа вызначаліся патрабаванні да кожнага земскага судовага службоўца, узровень патрэбнай кампетэнцыі і парадак аплаты працы іх усіх³. Службоўцам земскага суда мог быць толькі шляхціч хрысціянскай веры, які вызначаўся добрымі паводзінамі, добра ведаў права і меў нерухомую маёмаць (маёнтак, зямлю) у дадзеным павеце. Пісар земскага суда яшчэ павінен быў умець пісаць «рускім літарамі». Службоўцамі земскіх судоў не маглі быць святыя і асобы, якія ўжо мелі пасады земскіх судовых службоўцаў у іншых паветах дзяржавы⁴. Месца земскага судовага службоўца надавалася пажыццёва або да іншага павышэння. Пра працу земскіх судоў ВКЛ ужо пісалі іншыя даследчыкі. Можна адзначыць спецыяльнае даследаванне Івана Лапо⁵: праўда, там ён абаўпраеца на матэрыйял кніг Віцебскага земскага суда, які ахоплівае апошніе дзесяцігоддзе XVI ст. (ужо пасля прынятых Трэцяга Статута ВКЛ). У гэтай і ў іншых сваіх працах⁶ І. Лапо падрабязна праанализаваў усе функцыі службоўцаў земскага суда і іх памочнікаў.

Персанальны склад службоўцаў павятовых земскіх судоў ВКЛ застаўся адной з найменш разгледжаных (а таксама і найцікавейшых) проблем новага земскага суда. Мы толькі паспрабавалі аднавіць агульны асабісты склад усіх службоўцаў павятовых земскіх судоў ВКЛ у 1566—1600 гг. (гл. спіс у канцы артыкула). Спіс не з'яўляецца цалкам поўным або да канца завершаным. Асабліва складана вы-

¹ Statut Litewski drugiej redakcji (1566), rozdział 4, artykuł 1 // Archiwum komisji prawniczej. Kraków, 1900. T. 7. S. 70—71.

² Таксама. S. 71—72.

³ Таксама. § 1—3. S. 70—75.

⁴ Таксама. § 8. S. 79.

⁵ Першым скласці спісы павятовых земскіх судоў паспрабаваў Адам Банецкі. Гл.: Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku. Warszawa, 1883. S. XX—XXI, XXIV; таксама гл.: Лаппо И. И. Земский суд в Великом Княжестве Литовском в конце XVI века // Журнал Министерства народного просвещения. 1897. Июнь. С. 263—301.

⁶ Пазней І. Лапо пра гэта пісаў у іншай сваёй працы: Лаппо И. И. Великое Княжество Литовское во второй половине XVI столетия. Литовско-русский повет и его сеймик. Юрьев, 1911. С. 509—522.

значыць бесперапынную паслядоўнасць службоўцаў павятовых земскіх судоў там, дзе не захавалася кніг павятовых земскіх судоў (напрыклад, у Вільні). Нават Літоўская Метрыка (далей — ЛМ) не падае поўнай панарамы чаргавання службоўцаў земскіх судоў у апошнія дзесяцігоддзі XVI ст. Відаць, не ўсе прызначэнні вялікага князя фіксаваліся пісьмова, хоць больш вартай даверу выглядае версія, што частка кніг ЛМ не захавалася (згарэла, знікла, згніла і да т. п.). Часам, калі мы не знаходзім непасрэдных прызначэнні ў ЛМ або не захавалася рукапісных кніг павятовых земскіх судоў, згадкі пра службоўцаў земскіх судоў можна знайсці і ў кнігах іншых павятowych судоў (замковых, падкаморных).

Апошнія трох дзесяцігоддзі XVI ст., якія ахопліваюць даследаваны перыяд, адзначаюцца важнымі падзеямі ў палітычным жыцці дзяржавы (Люблінская унія, Лівонская вайна, прыняцце Трэцяга Статута ВКЛ і інш.), таму прозвішчы службоўцаў земскіх судоў ВКЛ можна напаткаць у шмат якіх тагачасных пісьмовых крыніцах, напрыклад, сярод павятовых зборшчыкаў падаткаў. Таксама іх прозвішчы мы бачым пад актам Люблінскай уніі. Вельмі часта пра цікавых нам судовых службоўцаў гаворыцца ў розных актах гаспадарчага характару, якіх шмат захавалася ў ЛМ і іншых рукапісных гістарычных крыніцах. Усяго на перыяд 1566—1588 гг. нам удалося вызначыць каля 180 асобаў, якія працавалі службоўцамі павятовых земскіх судоў ВКЛ⁷. Трэба адзначыць, што на тэрыторыях, якія ў 1569 г. адышлі да Польшчы, такія разлікі ўжо праведзеныя, і нам застаецца толькі скарыстацца адпаведнымі працамі польскіх⁸ і ўкраінскіх⁹ гісторыкаў (але ўзятыя толькі службоўцы, якія працавалі да 1569 г.).

З гэтага спісу высвятляецца, што больш чым 60 разоў гэтыя людзі павышаліся ў пасадах, з іх каля 10 чалавек — нават па два разы. Часам пісар земскага суда праходзіў усе прыступкі службовай лесвіцы, часам адразу «пераскокваў» на месца павятовага земскага суддзі. Былі выпадкі, калі службоўцы павышаліся ў пасадзе і пераходзілі ў іншыя паветы¹⁰. Службоўцы земскіх судоў часам становіліся

⁷ У гэты спіс не ўключаныя асобы, якія часова замяшчалі службоўцаў земскіх судоў у іх адсутнасці (у выпадку іх хваробы ці ад'езду, калі намеснікі працавалі, даўшы прысягу толькі на адну сесію павятовага земскага суда).

⁸ Urzędnicy podlascy XIV—XVIII wieku. Spisy. Kórnik, 1994. S. 43—44, 50, 55, 75—76, 82, 86, 109—110, 116, 119.

⁹ Яковенко Н. М. Украінска шляхта з кінця XVI да середини XVII ст. (Волынь і Цэнтральная Україна). Кіев, 1990. С. 188—190.

¹⁰ Напрыклад, Ян Мікалаевіч Візгірд у 1588 г. быў выбраны ў віленскія павятовыя суддзі з пасады упіцкага земскага суддзі, дзе ён замяніў памерлага на гэтай паса-

павятымі маршалкамі, а часам — нават і кашталянамі ваяводствау¹¹. З асобаў, якія ў гэты перыяд ці крыйху пазней працавалі ў земскіх судах і атрымалі павышэнне, трэба адзначыць некалькі павышэнняў у павятовыя падкаморы¹² (у XVII ст. такіх павышэнняў было больш) і адно прызначэнне земскага пісара ў харужага. Некаторыя службоўцы земскіх судоў рабіліся маршалкамі Галоўнага Літоўскага Трыбунала ці становіліся імі ўжо пасля павышэння з павятовых земскіх судоў¹³. Пасада кашталяна такога чалавека ўжо ўзвышала ў сенатары Рэчы Паспалітай, і гэта была вяршыня кар'еры земскага судовага службоўца. Тым не менш, большая частка службоўцаў са спіса працавалі толькі на адной пасадзе (і памерлі, займаючы яе). Такіх асобаў (нягледзячы на тое, што ў працы Наталлі Якавенкі высветлены працяг біяграфій службоўцаў павятовых земскіх судоў ва Украіне) можна налічыць больш за 110 (з працягам біяграфіі ў канцы XVII ст.).

У сувязі з tym, што службоўцы павятовых земскіх судоў ВКЛ — гэта надта шырокая даследчая тэма, мы паспрабавалі высветліць толькі некалькі аспектаў праблемы. Першы з іх — маёmasнае становішча службоўцаў павятowych земскіх судоў, другі — сваяцкія сувязі ў гэтай групе шляхты. Мэта гэтага артыкула патройная: апрач таго, каб максімальная дакладна высветліць склад службоўцаў павятowych земскіх судоў у апошнія дзесяцігоддзі XVI ст., таксама яшчэ належыць вызначыць контуры маёmasнага становішча гэтых асобаў, ды раскрыць разам з tym узаемныя сваяцкія сувязі ў гэты перыяд, бо ўсё гэта было шчыльна звязана.

дзе Яна Войцехавіча Млечку, які да 1580 г. быў упіцкім земскім пісарам. Той жа Я. Візгірд у 1595 г. вярнуўся ў Упіту як павятовы маршалак.

¹¹ Падамо толькі некалькі прыкладаў: М. Сноўскі ў 1578 г. стаў віцебскім кашталянам (пару гадоў яшчэ заставаўся і новагародскім земскім суддзей), вайкавыскі земскі суддзя Г. Война ў 1593 г. стаў берасцейскім кашталянам, Язэп Корсак у 1597 г. стаў кашталянам у Менску, адкуль пасля некалькіх месяцаў вярнуўся ў Полацк ужо як полацкі кашталян, А. Халецкі ў 1589 г. з рэчыцкага земскага суддзя выбраны ў павятовыя маршалкі.

¹² Ботуш Копаць (Копач) з браслаўскага земскага пісара стаў падкаморыем, а пазней і мясцовым маршалкам, гарадзенскі земскі суддзя Г. Масальскі стаў мясцовым падкаморыем у 1589 г., лідскі земскі суддзя (1592—1597) Я. Лукомскі ў 1597 г. стаў лідскім падкаморыем, С. Белазар з упіцкага земскага суддзя стаў у 1591 г. падкаморыем.

¹³ Напрыклад, М. Сноўскі пасля таго, як стаў віцебскім кашталянам, быў маршалкам Галоўнага Літоўскага Трыбунала (1582—1583), пісар Берасцейскага земскага суда Л. Пацей быў маршалкам Галоўнага Літоўскага Трыбунала ў 1592 г. і інш. Падрабязней гл.: Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimai (1583—1655) / Parengę V. Raudeliūnas ir A. Baliulis. Vilnius, 1988. P. 501.

Службоўцы земскіх судоў сваім грамадскім становішчам і велічынёй маёmasці адрозніваліся як ад паноў (магнатаў), так і ад дробнай шляхты¹⁴. Падрабязней пра маёmasнае становішча службоўцаў земскіх судоў нам можа распавесці рэестр попісу войска ВКЛ 1565 г. і асабліва попіс войска ВКЛ 1567 г.¹⁵ Ужо ў рэестры 1565 г. мы бачым некаторых тагачасных і будучых службоўцаў земскіх судоў, якія накіроўваюць на вайну жаўнеру ад сваіх маёntкаў¹⁶. Крыйху падрабязней пра маёmasнае становішча гэтых судовых службоўцаў гавораць звесткі попісу войска ВКЛ 1567 г., хоць і нельга казаць, што нам удалося вызначыць усіх перапісаных там асобаў.

¹⁴ Можна прыгадаць прэцэдэнт з полацкім земскім падсудкам Іванам Невельскім, які стаціў сваю пасаду ў 1571 г. з-за таго, што не меў у гэтым павеце «оселости» (г. зн. нерухомай маёmasці). Гл. зноску 146.

¹⁵ Русская историческая библиотека (РИБ). Т. 33. Литовская Метрика, отдел первый, часть третья: Книги публичных дел. Переписи войска Литовского. Петроград, 1915. Ст. 237—430 (Реестр переписи войска Литовского 1565 г.), 431—1278 (Перепись войска Литовского 1567 г.).

¹⁶ Тамсама. Марцін Валадковіч на вайну накіраваў 9 конных (ст. 254), Г. Рагоза — 20 конных і 4 пешых жаўнеру («драбы», а «дзеля ласкі ўладара» (далей — «л. у.») — яшчэ двух конных і пешага жаўнера (ст. 252); менскі земскі падсудак Дэмітрый Савіч-Корсак накіраваў 7 конных і 3 пешых, а «л. у.» — яшчэ 2 конных і аднаго пешага жаўнера (ст. 255); ашмянскі земскі суддзя Станіслаў Станіслававіч Сцяцковіч накіраваў 4 конных (ст. 274), ашмянскі земскі падсудак Станіслаў Юр'евіч Барада — таксама 4 конных (ст. 260); ковенскі земскі суддзя К. Крычэўскі — 3 конных і 2 «конных на конях», а «л. у.» — яшчэ аднаго коннага (ст. 299); слонімскі харужы і земскі суддзя Міхail Сакалоўскі накіраваў 3 конных і 2 пешых, а «л. у.» яшчэ аднаго вершніка (ст. 314); слонімскі земскі падсудак Пацей Ялец — 4 конных і аднаго жаўнера на кані («л. у.») за пешага (ст. 314); пінчук Іван Дамановіч (будучы земскі падсудак) накіраваў аднаго вершніка (ст. 310); Гурын Сямёнавіч Фурс (будучы земскі пісар, а пазней і земскі суддзя) — таксама аднаго коннага (ст. 311); будучы земскі суддзя Іван Фурс паслаў 3 конных і за сябе коннага чалавека, а сам служыў у кіеўскага ваяводы князя Канстанціна Астрожскага (ст. 314); будучы вайкавыскі земскі пісар Я. Хадакоўскі накіраваў 2 конных і яшчэ аднаго коннага «л. у.» (ст. 319); ва Упіце Я. Млечка паслаў атрад з 6 вершнікаў (ст. 358). З судовых службоўцаў Падляшскай зямлі вылучыўся драгічынскі земскі пісар Адам Касінскі — паслаў 15 конных, 15 пешых і яшчэ 15 конных «л. у.» (ст. 381); пан Аўсян, бельскі земскі пісар, сам захварэў, паслаў на вайну 4 конных і аднаго вершніка «л. у.» (ст. 384); драгічынскі земскі падсудак Марцін Вонж накіраваў 3 конных і 2 конных «л. у.» (ст. 386); луцкі земскі суддзя Гаўрыла Бакей — 10 конных (ст. 420); луцкі земскі падсудак князь Астафей Сакольскі — 2 вершнікаў, Міхail Кунеўскі за свайго брата, крамянецкага земскага суддзю, паслаў 3 конных (ст. 419); луцкі земскі пісар Міхail Карыценскі з братам Паўлам паслаў 5 конных, а яшчэ 2 — падудадны яму шляхціч (ст. 420).

Табліца 1. Службоўцы павятовых земскіх судоў ВКЛ у попісе войска ў 1567 г. (не пазначаецца, колькі трэба было накроўваць у іншыя прызывы, гэтая інфармацыя ёсьць у спасылках да публікацыі)

Ну- мар п/п	Імя, прозвішча, пасада	Колькасць выпраў- леных жайнерай	Дзе пазначана
1	Я. Белазар, віленскі з. с.	5 к. і 2 п.	сл. 539
2	Г. Бакей, луцкі з. с.	10 к. і 5 п.	сл. 1238
3	С. Касінскі, віленскі з. п.	7 к. і 3 п.	сл. 538—539
4	В. Багдановіч, віцебскі з. п. (за жончына ўладанне)	1 к.	сл. 854
5	Г. Болбас, крамянецкі з. п.	6 к. і 3 п.	сл. 1243
6	К. Крычэўскі, берасцейскі з. с.	3 к. і 2 п.	сл. 1181
7	С. Вяковіч, жамойцкі з. с.	18 к. і 12 п.	сл. 1259
8	Я. Грычына, берасцейскі з. пс.	1 к.	сл. 1189
9	Б. Лявон, упіцкі з. с.	13 к. і 7 п. ¹⁷	сл. 519—520
10	М. Вышынскі, бельскі з. с.	За яго конны сын	сл. 1122
11	Я. Кемеш, упіцкі з. пс.	4 к. і 2 п.	сл. 811
12	I. Макаровіч ¹⁸ , гарадзенскі з. пс.	3 к., 9 к. л. у. і 4 п. ¹⁹	сл. (520), 708
13	Э. Доўгірд, троцкі з. с.	16 к. і 8 п.	сл. 503—504
14	М. Кульвіч, ковенскі з. с.	7 к. (праз свайго зяця)	сл. 811
15	Я. Роські, ваўкавыскі з. с.	3 к. і 1 пешы	сл. 853
16	I. Дамановіч, пінскі з. пс.	1 конны	сл. 1206
17	Г. Люоля-Гінтату,	3 к. і 1 пешы	сл. 618
	вількамірскі з. пс.	(сам не прыехаў)	
18	С. Станіславовіч-Сцяцковіч, ашмянскі з. с.	4 к. і 2 п. (сам не прыехаў)	сл. 572
19	Б. Івановіч, ковенскі з. п.	1 конны і 1 пешы (сам хварэе)	сл. 714
20	A. Мацкевіч, віленскі з. п.	5 к. і 2 п., апроч таго, яшчэ 5 к. л. у. і 2 п. л. у.	сл. 535—536
21	M. Сноўскі, новагародскі з. с.	32 к. і 16 п., а л. у. яшчэ 16 к. і 12 п. ²⁰	сл. 463

¹⁷ Ён за іншага зямніна паслаў коннага слугу (ст. 643).

¹⁸ Сам быў пакінуты пры двары ўладара (ст. 520), аднак на вайну паслаў (ст. 708) атрад жайнерай.

¹⁹ За сваю сястру — аднаго вершніка.

²⁰ З агульнага ўладання з I. Есьманам (апекаванне няпоўнагадовымі панічамі Глябовічамі) — 27 вершнікаў і 14 пешых (ст. 492).

СЛУЖБОЎЦЫ ПАВЯТОВЫХ ЗЕМСКИХ СУДОЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

22	Я. Млечка, упіцкі з. п.	6 к. і 3 п. ²¹	сл. 805—806
23	Т. Аўсян, бельскі з. п.	4 к. і 2 п.	сл. 1099
24	М. Сакалоўскі, слонімскі з. с.	5 к. і 2 п.	сл. 838—839
25	Г. Рагоза, менскі з. с.	8 к. і 4 п.	сл. 527
26	Ф. Солтан, ваўкавыскі з. с.	1 с. і 21 к. (сам хварэе)	сл. 1247—1248
27	Л. Вузлоўскі, ваўкавыскі з. пс.	2 к.	сл. 859
28	Д. Сава-Корсак, менскі з. пс.	8 к. і 5 п.	сл. 1216
29	I. Фурс, пінскі з. с.	4 к. і 2 п. ²²	сл. 1205
30	Б. Хабалтоўскі, уладзімірскі з. с.	2 к. і 1 п.	сл. 1239
31	С. Барада, ашмянскі з. пс.	4 к. і 2 п.	сл. 568—569
32	Я. Хадакоўскі, ваўкавыскі з. п.	2 к. і 1 п. л. у.	сл. 856
33	П. Ялец, слонімскі з. пс.	4 к. і 2 п.	сл. 839
34	В. Дзяткоўскі, мельніцкі з. пс.	2 к. і 1 пешы	сл. 885
35	Ф. Гарайна, ваўкавыскі з. с.	1 конны (сам служыў у Я. Тышкевіча)	сл. 854
36	Г. Фурс, пінскі з. п.	1 к. к.	сл. 1204
37	М. Навіцкі, лідскі з. пс.	2 к. і 1 п.	сл. 749

Выкарыстаныя ў табліцы скарачэнні:

сл. — слупок л.у. — «дзеля ласкі ўладара»

к. — казак з. пс. — земскі падсудак

п. — пешы з. п. — земскі пісар

к. — конны з. с. — земскі суддзя

с. — слуга

Матэрыйялы попісаў войска ВКЛ 1565 і 1567 гг. могуць нам дапамагчы высветліць маёmasнае становішча службоўцаў павятовых земскіх судоў толькі ў адным аспектце (паводле землеўладання — бо паказана, за якія маёнткі выстаўляюцца жайнеры) і толькі ў перыяд адразу пасля ўвядзення Другога Статута ВКЛ. Вядома, што з цягам часу маёmasць гэтых асобаў змянялася, павялічвалася ці памяншалася. Не ўсе цікавыя нам службоўцы павятовых земскіх судоў ёсьць у гэтым спісе. Некаторыя з іх служылі ў выстаўленых панамі вайсковых аддзелах, выстаўляючы за сябе ад сваіх двароў на вайну іншых асобаў. Аднак наяўныя звесткі ўжо дазваляюць нам прыкметніц пэўныя тэндэнцыі. У абодвух згаданых дакументах мы сустракаем і тых асобаў (або іх родзічаў), якія службоўцамі

²¹ Сам служыў у віленскага ваяводы.

²² Сам служыў у аддзеле кіеўскага ваяводы.

ДАРУС ВІЛІМАС

земскіх судоў зрабіліся пазней, у апошнія дзесяцігоддзі XVI ст. Сваю маёmacь гэтая асобы папоўнілі праз шлюб, шляхам куплі продажу, дарэннямі ад вялікага князя¹⁷. Сярод службоўцаў земскіх судоў было шмат заможных людзей¹⁸, але нямала і такіх, якія ўзбіліся на багацце толькі дзеля спрыяльнага збегу абставінаў. Напрыклад, Ю. Радашынскі, пачаўшы сваю кар'еру паслом князя ў паветах перад соймамі ВКЛ¹⁹, да службоўца земскага суда павысіўшы шмат пазней.

Можна папярэдне сцвярджаць, што большасць службоўцаў земскіх судоў узніліся з сярэdnезаможных шляхецкіх сем'яў. Назапашваць маёmacь ім дапамаглі шмат якія чыннікі, з якіх частка непасрэдна не залежала ад працы ў земскіх судах. Сярод іх — паспяховы шлюб, ласка вялікага князя ці мужнасць на палях бітваў. Ужо сама імя службоўца земскага суда давала крыху вышэйшы сацыяльны статус, чым імя шараговага павятовага шляхціча, а гэта дазваляла спадзявацца на больш паспяховы шлюб па разліку або на іншыя фінансава карысныя пасады.

Не забудзэмся і пра апекаванне магнатамі некаторых службоўцаў павятовых земскіх судоў. Выразным прыкладам можа быць Фёдар Еўлашоўскі. Ён нагадвае, што з жонкай яны былі адноўльковага маёmacнага стану²⁰, аднак у канцы жыцця сын вясковага праваслаўнага

СЛУЖБОЎЦЫ ПАВЯТОВЫХ ЗЕМСКІХ СУДОЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

га святара стаў уласнікам некалькіх маёнткаў. Дарэчы, калі даваць веры гэтаму чалавеку, то павялічваць маёmacь і пашыраць свае ўладанні ён пачаў яшчэ перад тым, як стаў новагародскім земскім падсудкам²¹. Таму можна меркаваць, што заробак за працу ў земскім судзе не быў асноўнай крыніцай прыбылткаў гэтага шляхціча. Хутчэй гэтая пасада была заробкам за 20-гадовую абарону інтэрэсаў сям'і Хадкевічаў у якасці адваката (са згоды А. Хадкевіча) і адначасова гарантыйяй забяспечанай старасці для шляхціча паважнага ўзросту (Ф. Еўлашоўскому было 46 гадоў).

Абагульняючы пададзенныя тут факты, можна сказаць, што па сваім маёmacным становішчы службоўцы земскіх судоў былі сярэдняй групай шляхецкага стану, а праца ў судах і сама пасада стваралі спрыяльнія ўмовы для павелічэння маёmacі. У тагачасным грамадстве гэта азначала і павышэнне сацыяльнага статусу гэтай асобы, хоць маёmacь і не была адзінай прыкметай годнасці чалавека. Як паказваючы звесткі попісаў войска ВКЛ, шмат хто са службоўцаў павятовых земскіх судоў на вайну выпраўляў ад некалькіх да дзясятка вершнікаў і па некалькі пешых жаўнероў. Гэта мала, калі параўноўваць з магнатамі, але шмат, калі параўнаць з павятовымі вознымі.

Службоўцаў павятowych земскіх судоў, як і ўсю павятовую шляхту, звязвалі шырокія сваяцкія сувязі, якія часам пераходзілі межы паветаў і рамкі сярэдняй службовай шляхты як сацыяльнай групы. У рээстры войска ВКЛ 1565 г. бачна шмат сваяцкіх сувязяў паміж сем'ямі тагачасных і будучых службоўцаў павятowych земскіх судоў²². Сваяцкасць некаторых сем'яў бачная ў дакументах попісаў войска ВКЛ і 1565 г., і 1567 г. (напрыклад, Кульвічай і Дзяволцкіх)²³. Яшчэ

¹⁷ Напрыклад, княскі ліст ад 30 лістапада 1575 г. да П. Дравініцкага на дзве вёскі Гл.: Літоўская Метрыка (далей — ЛМ, лічба пасля працяжніка азначае нумар Кнігі запісаў). Кніга запісаў № 63, арк. 124—125; А. Катовічу і яго жонцы 18 жніўня 1576 г. нададзены засценак на 5 валоку ў Кузніцкім лясніцтве (ЛМ—60 арк. 16) або Г. Макаровічу — Бержніцкім маёнтак, нададзены 13 чэрвеня 1567 г. (ЛМ—266. Кніга судовых спраў № 63, арк. 124—125); М. Сноўскаму 10 чэрвеня 1568 г. нададзена вёска ў Трабскай воласці (ЛМ—50, арк. 150 адв.), С. Гладкаму — дзве вёскі ў Свіслацкай воласці 15 траўня 1589 г. (ЛМ—74, арк. 507) і шмат іншых дарожніяў ад вялікага князя.

¹⁸ Напрыклад, гарадзенскі земскі суддзя князь Г. Масальскі купіў у А. Сапегі Сапежынскі (цяперашняя Запішкі) з ваколіцамі за 15 000 літоўскіх коп грошай — куплена 11 лістапада 1584, актавана 28 студзеня 1585 г. (ЛМ—68, арк. 393 адв. — 397); Каспар (у загалоўку няправільна названы Адамам) Кярсноўскі, новагародскі земскі падсудак, 3 каstryчніка 1582 г. у віленскага кашталяна Яўстахія Валовіча купіў Гарадзею за 5 600 коп грошай (ЛМ—69, арк. 107—108v).

¹⁹ Перад Віленскім соймам 1563 г. Ю. Радашынскі насіў ліст пра новыя падаткі ў ваенны час на Валынь. Гл.: Любавскі М. Литовско-рускій сейм. Москва, 1900. Приложения. С. 127 (арыгінал дакумента ёсць у: ЛМ—529. Кніга публічных спраў № 7, арк. 112—120).

²⁰ Jevlašauskis T. Atsiminimai. Vilnius, 1998. P. 37; Еўлашоўскі Ф. Успаміны // Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі XVII ст. / Уклад. А. Ф. Коршунава. Мінск, 1983. С. 41—42.

²¹ Jevlašauskis T. Atsiminimai... P. 32, 39 (прывілей на будоўлю мастоў), 52, 60; Еўлашоўскі Ф. Успаміны... С. 39, 43, 51, 56.

²² Напрыклад, Фурсы былі пародненяя з Сіруцямі (РИБ. Т. 33. С. 242), князі Лукоўскія — са Скіндзерамі (Тамсама. С. 244), Скіндзеры былі пародненяя з Шэметамі (Тамсама. С. 256; Переписи войска Литовскага... С. 776 (попіс войска ВКЛ 1567 г.)), Мялешкі — з Тышкевічамі (Тамсама. С. 256), Млечкі — з Галаўнямі (Тамсама. С. 298) і г. д.

²³ Ковенскі падкаморый Я. Дзяволцкі ў 1565 г. за сябе і свайго старога цесця М. Кульвіча паслаў 7 конных (РИБ. Т. 33. С. 295). 5 каstryчніка 1567 г. (Тамсама. С. 713) на вайну М. Кульвіч паслаў тых жа 7 вершнікаў, а Я. Дзяволцкі — аднаго вершніка і 3 пешых (С. 713).

болей сваяцкіх сувязяў фіксуюць павятовыя земскія і замкавыя судовыя кнігі. Калі іх чытаеш, складваеца ўражанне, што большасць службоўцаў павятовых земскіх судоў былі блізкімі ці далёкімі родзічамі. Напрыклад, Бялевічы былі пародненія з Орвідамі і Груздзямі²⁴, Ю. Радашынскі праз жонку — з Бялевічамі²⁵, а праз сваяка — Белазарамі²⁶. Родзічамі Белазараў былі Лапацінскія²⁷, Бейнартаў — Бурбы²⁸. Млечкі былі пародненія з Бурбамі і Агінскімі, а Бурбы — і з Туганоўскімі²⁹. Такія шчыльныя сваяцкія сувязі звязвалі службоўцаў павятовых земскіх судоў не толькі на тэрыторыі этнографічнай Літвы, але і ў беларускіх паветах ВКЛ. Мялешкі былі пародненія з Тышкевічамі³⁰, князі Жыжэмскія — з ужо згаданымі Дзяволцкімі³¹. І тут мы сустракаем блізкіх родзічаў: жонкай Г. Дзяляніцкага была Аўдоцція з Кунцэвічай³², а жонкай пісара Лідскага земскага суда (пазней і земскага суддзя) Я. Сіруця была Сафія Халецкая³³.

СЛУЖБОЎЦЫ ПАВЯТОВЫХ ЗЕМСКІХ СУДОЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

ныя з Трызнамі і Есьманамі³⁴, Служкі — з Зяновічамі³⁵. Жонкай будучага ўніяцкага мітрапаліта, а на той час берасцейскага земскага суддзя была князёуна Ганна Фёдараўна Астражэцкая з Галаўнёй³⁶. Блізкімі родамі былі Нарбуты Ашмянскага і Слонімскага паветаў³⁷, Кунцовічы былі родзічамі Грычынаў і Войнаў³⁸, а Валовічы — Ко-пачаў³⁹. Менскі земскі суддзя Г. Рагоза быў пароднены з Тышкевічамі⁴⁰, князі Жыжэмскія — з ужо згаданымі Дзяволцкімі⁴¹. І тут мы сустракаем блізкіх родзічаў: жонкай Г. Дзяляніцкага была Аўдоцція з Кунцэвічай⁴², а жонкай пісара Лідскага земскага суда (пазней і земскага суддзя) Я. Сіруця была Сафія Халецкая⁴³.

Вельмі «папулярнымі» былі дочки князёў. Хоць не кожнаму шчасціла гэтак, як згаданаму А. Пацею ці Я. Млечку (яго жонкай была Агінская), але і дочки дробных князёў часта становіліся жонкамі службоўцаў земскіх судоў. Напрыклад, трох князёўнаў Бароўскіх

²⁴ У першых кнігах Жамойцкага земскага суда шматкроць згадваеца Ганна Юр'ёна Белічоуна Янаўна Орвідава (Описъ документов... Вып. 1. С. 42—200). Кашырна Шчаснаўна Венславовіча Бялевічай згадваеца: Тамсама. С. 48 (III (1570) кніга Жамойцкага земскага суда (у каталогу Гарбачэўскага — № 14577), арк. 133).

²⁵ Князёуна Барbara Бароўская выйшла за K. Бялевіча (Білевіча). Гл.: Тамсама. С. 20 (I кніга Жамойцкага земскага суда, у каталогу Гарбачэўскага — № 14576, арк. 640—643, 19.01.1576 г./12.12.1574 г.); K. Бароўская была выдадзена за Ю. Радашынскага, а Шчасна Бароўская — за M. Лапацінскага.

²⁶ Тамсама. С. 26 («Адпісанне Станіслава Бароўскага вянечнай сваёй жонцы, дачыцэ Андрэя Войцехавіча Белазара, на 1/3 Пашушвайскага маёнтка і на Рэгульскую вёску» — II кніга Жамойцкага земскага суда, у каталогу Гарбачэўскага — № 14576, арк. 59—51, 1574 г.). Гл. таксама «Ліст дарэння зямянікі Ганны Андреўны Белазараўны свайму мужу князю Станіславу Юр'евічу Бароўскому на 500 коп (грошаў), гарантаваны ў Рэгульскай вёсцы Навадворскага маёнтка Вялёнскай власці»: Тамсама. С. 88 (IV кніга Жамойцкага земскага суда, у каталогу Гарбачэўскага — № 14580, 1583 г.).

²⁷ «Квіток упіцкага харужага Яна Мікалаевіча дворнаму Мікалаю Станіслававіч Белазару пра тое, што атрымаў ад яго пасаг, які яму належыць за Ганну Белазару, якую ўзяў у жонкі». Гл.: Описъ документов... Вып. 2. С. 174 (кніга Упіцкага замкавага суда 1588—1589 гг., у каталогу Гарбачэўскага — № 15191, арк. 676—678, 02.10.1589 г./01.10.1589),

²⁸ «Ліст закладу [маёмы] Меркеля Янавіча Бурбы (у «Вопісе» недакладна — Курбы) і яго жонкі Евы Грыгор'ёны Бейнартаўны 1583 г. зямяніну Амбразею Баўрамеевічу Бейнарту...». Гл.: Описъ документов... Вып. 2. С. 145 (VIII кніга Жамойцкага земскага суда, у каталогу Гарбачэўскага — № 14582, арк. 560—564).

²⁹ Жонка Я. Бурбы згадваеца ў вопісе XVIII жамоцкай кнігі (у каталогу Гарбачэўскага — № 14592, арк. 396, 22.10.1591/16.09.1591): «Ліст зямяніна Яна Мацеевіча Бурбы Раіне Іванавай Адахоўскай-Туганоўскай у тым, што, атрымаўшы з саю жонку, яе дачку Ганну Туганоўскую 200 коп літоўскіх грошаў пасагу, але маўляеца ад яму прыналежнай часткі спадчыны, якая засталася пасля смерці Яна (жонкі) бацькі». Гл.: Описъ документов... Вып. 2. С. 174)

³⁰ У IX кнізе Слонімскага земскага суда (1586 г.) згадваеца Трызніна Настасся Міхайлівна Мялешкаўна. Гл.: Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). Ф. 1785, вол. 1, спр. 9, арк. 26 адв. — 27 адв.). У X кнізе Слонімскага земскага суда (1586 г.) згадваеца яе сястра Есьманава Іванава Багдана Міхайлівна Мялешкаўна. Гл.: Тамсама. Спр. 10, арк. 124 адв.

³¹ У II кнізе Берасцейскага земскага суда (1584 г.) двойчы згадваеца Служчанка Ганна Юр'евіча Зяновіча. Гл.: НГАБ. Ф. 1741, вол. 1, спр. 2, арк. 165 адв., 266 адв. — 268 адв.

³² Яна згадваеца ва ўсіх трох захаваных кнігах Берасцейскага земскага суда 1580—1586 гг. Гл.: НГАБ. Ф. 1741, вол. 1, спр. 1—3.

³³ Суддзя Слонімскага земскага суда П. Нарбут быў стрычным братам ашмянскага старасты (з 1584 г.) С. Нарбута.

³⁴ У IV кнізе (1568—1570) Гарадзенскага земскага суда некалькі разоў згадваеца (13.10.1569 г.) Канстанцінавая Іванавіча Кунцовіча Аўдоцція Вайнянка Мацвеевіча Грычыновіча. Гл.: НГАБ. Ф. 1755, вол. 1, спр. 4, арк. 178—187.

³⁵ У IV кнізе Гарадзенскага земскага суда некалькі разоў згадваеца жонка I. Валовіча Іванавая Валовіча маршалковая гаспадарская пані Ганна Копцеўна. Гл.: НГАБ. Ф. 1755, вол. 1, спр. 6, арк. 721—733.

³⁶ У той жа IV кнізе Гарадзенскага земскага суда ў 1571 г. згадваеца ўдова Г. Рагозы Грыгоравая Астафеевна Рагозіна Марына Гаўрылаўна Тышкевіча. Гл.: Тамсама. Арк. 561, 563—564.

³⁷ У VII кнізе Гарадзенскага земскага суда (1578—1579 гг.) згадваеца жонка С. Дзяволцкага Марына князёуна Жыжэмскай Станіслававай Дзяволцкай. Гл.: НГАБ. Ф. 1755, вол. 1, спр. 7, арк. 454—470 адв.

³⁸ Тамсама. Арк. 64 адв. — 65 адв. і 65 адв. — 67 адв. (05.06.1578 г.) згадваеца жонка Г. Дзяляніцкага Аўдоцція Іванаўна Кунцовічаўна Грыгоравая Дзяляніцкая.

³⁹ Тамсама. Арк. 109—111 адв. (7 чэрвеня 1578 г.) згадваеца жонка лідскага павятога земскага пісара Янавая Юр'евіча Сіруцевіча Сафія Астафеевна Халецкая.

уздлі ў жонкі Ю. Радашынскі, Г. Лапацінскі і К. Бялевіч. Часта адным ці ў некалькіх суседніх паветах у земскіх судах працавалі родзічы. Напрыклад, у Ашмянах земскім суддзём і земскім пісарамі былі два браты Станіславовічы (ад розных мачярок, таму адзін з іх застаўся Стацкевічам, іншы пазней узяў прозвішча Дравініцкага па назве маёнтка, якім ён валодаў). Дзяволцкія ў Коўне былі падкаморыямі, а ў Вількаміры — земскімі падсудкамі. У Горадні мы сустракаем двух земскіх суддзяў Масальскіх (адзін за адным), Віленскім земскім судзе працавалі князі Гедройці, у Вількаміры і Новагародку — Галаўні, у Берасце — Пацеі, у Пінску — Фурсы (таксама адзін за адным), у Орши — князі Сакалянскія-Друцкія, у Рэчыцы — Солтаны і Юдзіцкія. Не ўсе тут згаданыя асобы былі блізкімі родзічамі, але часты паўтор прозвішчаў у земскіх судах паказвае «традыцыйнасць» таго ці іншага роду ў нейкім павете. Часта некалькі пакаленняў аднаго роду працавалі ў адным і тым жа павете⁴⁰ або ў адзін і той жа час у земскім судзе аднаго павета працавалі браты, бацька і сын⁴¹. Такіх сем'яў у XVII і XVIII ст. было багаты ва ўсіх паветах.

Падагульняючы, можна сказаць, што службоўцы павятовых земскіх судоў былі прадстаўнікамі сярэдняй групы кіруючай шляхецкай «нацыі». Гэтая група не была статычнай, пастаянна мянілася, дапаўняючыся новымі членамі і страчваючы старых. Мы маем на ўвазе змену складу карпарацыі службоўцаў земскіх судоў, калі ён папаўняўся звычайнімі шляхцічамі, а таксама калі частка былых службоўцаў земскіх судоў павышалася на незанятые пасады падкаморыяў, маршалкаў ці кашталянаў. Мы не разгледзелі працы службоўцаў земскіх судоў на соймах Рэчы Паспалітай, бо гэта было аднаразовыя прызначэнні.

Найчасцей кар'еры службоўцаў земскіх судоў дапамагаў уплывовы апякун — магнат (пан), паспяховы шлюб і падобнае, або некалькі акаличнасцяў разам. Трэба прызнаць, што сярод службоўцаў павятовых земскіх судоў у той перыяд (канец XVI ст.) мы не знаходзім прозвішчаў Радзівілаў, Кішкаў, Глябовічаў, Хадкевічаў, але су-

стракаем Сапегаў, Нарбутаў, Валовічаў, Гедройцяў, Осцікаў. Такім чынам, існавала ўмоўная мяжа паміж магнатамі (панамі) і службоўцамі земскіх судоў. У той жа час шмат хто са службоўцаў земскіх судоў служыў панам (магнатам). Таму нас не павінна здзіўляць тое, што, напрыклад, упіцкі земскі пісар Ян Млечка не толькі не адказаў за захоп падданых свайго суседа — жамойцкага біскупа⁴², але нават атрымаў павышэнне і стаў суддзёй Віленскага земскага суда. Гэта адбылося таму, што ён служыў віленскаму ваяводу Мікалаю Радзівілу Рудому, а апрача таго быў кальвіністам. Я. Візгірд, найверагодней, таксама не ўзысціўся б так хутка, калі б не быў унукам князя Андрэя Курбскага⁴³.

Разам з тым трэба адзначыць, што з земскага суда на вышэйшыя пасады ў паветах і ваяводствах часцей уздымаліся багацейшыя шляхцічы. Тут ізноў можна грунтавацца на матэрывах поўпсаў войска ВКЛ 1565 і 1567 гг., якія з'яўляюцца вартай даверу крыніцай пры даследаванні сітуацыі канца 7-га дзесяцігоддзя XVI ст. Вядома, што на працягу 20 гадоў памянялася маёмасная сітуацыя службоўцаў земскіх судоў, аднак відавочна, што багацейшыя службоўцы павышэнні атрымлівалі часцей.

Нямногім службоўцам земскіх судоў удавалася дасягнуць шляхецкай вяршыні павятовых службоўцаў⁴⁴. Але традыцыі службы бацькоў пераймаліся, і часам іх нашчадкі дасягалі такіх пасадаў,

⁴⁰ Такіх прыкладаў вельмі шмат, напрыклад, ва Упіце, дзе мы сустракаем сям'ю Візгірдаў: Ян Мікалаевіч Візгірд зрабіў кар'еру ад упіцкага земскага падсудка (1576 г.) да павятовага маршалка (1595 г.). 7 траўня 1683 г. у той жа Упіце земскім пісарам працаваў Януш Візгірд. Гл.: LVIA. F. 716, ар. 3, б. 7, л. 14—15 (выпіс з кніг Упіцкага земскага суда).

⁴¹ Нават тыз ж Еўлашоўскія: з 1605 г. да 1619 г. у новагародскім земскім судзе працаваў бацька Фёдар (земскі падсудак у 1592—1619 гг.) і яго сын Яраслав (земскі судовы пісар у 1605—1613 гг., земскі суддзя ў 1613—1619 гг.).

⁴² Яшчэ 2 ліпеня 1576 г. падданыя упіцкага земскага судовага пісара Я. Млечкі напалі, зблі і захапілі некаторых падданых ды прысвоілі некаторыя землі Сурвілішкага маёнтка, якія належалі жамойцкаму біскупу Меркелю Гедройцу (названныя 4 мясцовасці). Біскуп у 1586 г. апратэставаў рапшэнне Ковенскага земскага суда, згодна з якім гэтыя падданыя разам з зямлём былі адданыя на той час ужо суддзі Віленскага земскага суда Я. Млечку. Судовая спрэчка зацягнулася і не скончылася нават са смерцю Я. Млечкі, апеляцыя біскупа дайшла да вялікага князя. Спрэчкі працягваліся прынамсі да пачатку XVII ст. Гл.: LVIA. F. 525, ар. 8, б. 92, л. 39—71; б. 73, л. 10—50, 111—125 і г. д.). У 1600 г. у біскупа атрымалася адсудзіць у нашчадкаў Я. Млечкі частку сваіх ранейшых падданых. Гл.: LVIA. F. 525, ар. 8, л. 51—54v.

⁴³ Дачка А. Курбскага была жонкай М. Візгірда, бацькі эгаданага тут земскага судовага службоўца. Гл.: LVIA. F. 716, ар. 3, б. 7, л. 2—5 («Адпісанне маёмасці (экстракт прывілея)»).

⁴⁴ Проста з земскага суда ў ваяводы крыху пазней быў пераведзены Крыштоф Служка, у 1600—1609 гг. ён быў менскім земскім падсудкам, а пазней стаў вендэнскім (цэсіскім) ваяводам у 1609—1620/1621 гг. Гл.: Urzędnicy podlascy... S. 273. Драгічынскі земскі суддзя Я. Вадынскі стаў падляскім кашталянам 23 верасня 1596 г., а ў 1613 г. павышаны і ў ваяводы; памёр у 1616 г. Гл.: Тамсама. S. 86, 135, 154.

пра якія іхныя бацькі ці дзяды нават не марылі⁴⁵. Тут мы можа падаць прыклады Млечкаў⁴⁶ або Еўлашоўскіх⁴⁷. Рэаліі грамадска га і палітычнага жыцця пасля прыняцця Другога Статута ВКЛ 1566 г. стварылі спрыяльнныя ўмовы для фармавання шляхецкай групы новага тыпу — службоўцаў земскіх судоў («юрыстаў»). Канец XVI ст. стаў пачаткам стварэння гэтай групы службовай шляхты.

ВЫСНОВЫ

1. Апошнія два дзесяцігоддзі XVI ст. пасля прыняцця Другога Статута ВКЛ сталі пачаткам працы службоўцаў павятовых земскіх судоў ВКЛ. Умоўна гэтую групу шляхты можна назваць павятовыми юристамі.

2. У гэты перыяд фармуюцца дынастыі юрыстаў-службоўцаў земскіх судоў, якія на працягу некалькіх пакаленняў працавалі земскіх судах аднаго ці некалькіх суседніх паветаў.

3. Паводле маёмыснага становішча службоўцаў павятовых земскіх судоў можна аднесці да сярэдняй шляхты.

4. Большасць тагачасных службоўцаў павятowych земскіх судоў ВКЛ былі блізкімі ці далёкімі родзічамі, але сама карпарацыя юрыстаў не была закрытай. Свяціцкая сувязь з гэтай шляхецкай групой ішлі наверх, да найвышэйших павятowych службоўцаў і сенатараў, адначасова свяціцкая сувязі шырока разглаждаўваліся ў дробнай шляхце.

⁴⁵ Напрыклад, у XVII ст. быў віленскі біскуп Юрый Белазар (1661—1665). Катовіч «далі» не толькі віленскага біскупа Аляксандра (1684—1685), але і пісара ВКЛ (1658) і віленскага кашталяна (1672) Андрэя Францішка. З роду Копацяў (Копчаў) быў полацкі ваявода і троцкі кашталян Ян Караль (1658), з роду Юдзіцкіх — генерал артылерыі (1654) і новагародскі кашталян (1660—1668) Мікалай Уладзілаў. Пацеі ўзвысіліся ў пачатку XVIII ст. Людвік Канстанцін стаў вялікім гетманам ВКЛ у 1709 г., а Аляксандр — троцкім ваяводам у 1742 г.; і шмат іншых прыкладаў. Гл.: Urzędnicy centralne i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV—XVIII wieków. Spisy. Kórnik, 1994. S. 28—29, 31—33, 43—44, 53—54, 74—77, 78—80.

⁴⁶ Сын Яна Войцехавіча Млечкі Віктар Канстанцін (памёр у 1679 г.) з 1670 г. быў жамойцкім старастам, брат Мікалай — віленскім падвяводам у 1625 г., аршанскім падкаморыем у 1631 г. (памёр каля 1640 г.), яшчэ чатыры яго браты быў судовымі службоўцамі ў Жамойці і ва Успіце ў XVII ст. Гл.: Uruski S. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. T. 11. Warszawa, 1914. S. 142—143; Wolff J. Senatorowie dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795. Kraków, 1885. S. 94.

⁴⁷ Відаць, унук Ф. Еўлашоўскага Людвік Караль (памёр у 1664 г.) у 1642—1644 гг. быў віленскім падвяводам, а з 1661 г. — берасцейскім ваяводам. Гл.: Wolff J. Senatorowie i dygnitarze... S. 11.

СЛУЖБОЎЦЫ ПАВЯТОВЫХ ЗЕМСКІХ СУДОЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

5. Шмат родаў службоўцаў павятowych земскіх судоў канца XVI ст. пазней узвысіліся і ў XVII ды XVIII ст. сталі элітай ВКЛ — сенатары (Млечкі, Белазары, Кунцэвічы, Валадкевічы, Гедройці, Масальскія і інш.).

СПІС СЛУЖБОЎЦАЎ ПАВЯТОВЫХ ЗЕМСКІХ СУДОЎ ВКЛ У 1566—1588 ГГ.

У 1566 г. ВКЛ складалі 13 ваяводстваў (30 паветаў), а ў 1569 г. засталося 9 ваяводстваў (22 паветы)⁴⁸.

Віленскае ваяводства

1) Віленскі павет

суддзя ? Шэмёт, 1565—1567 А⁴⁹?

Юрый Войцехавіч Белазар, 1567 — пасля 1577 П⁵⁰

Станіслаў Андрэевіч Касінскі, пасля 1577—1579 П⁵¹

Ян Войцехавіч Млечка, 1580 — канец 1587 П⁵²

Ян Міхайлавіч Візгірд, 1588—1593 П⁵³

падсудак Юрый Мікалаевіч Белазар, 1565—1567 П⁵⁴

падсудак Станіслаў Андрэевіч Касінскі, 1567 — пасля 1577 П⁵⁵

Грыгорый Жданавіч Гедройць, да 1580—1595 М⁵⁶

⁴⁸ Службоўцы земскіх судоў з ваяводстваў і паветаў, якія ў 1569 г. адышлі да Польшчы (Падляшша, Валынь, Кіеў, Падолле, Брацлаў), пазначаныя толькі да 1569 г.

⁴⁹ Адмовіўся ад пасады ў пачатку 1567 г., бо не быў прыдатны да працы: З студзеня 1567 г. «Шемет — враду не есть пилен». Гл.: Максімейко Н. А. Сеймы літоўско-рускага государства. Хар’ков, 1902. С. 178.

⁵⁰ Згадваецца на гэтай пасадзе яшчэ 13 чэрвеня 1572 г. Гл.: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskiu biblioteka. Rankraščių skyrius (LMAVB RS). F. 16, b. 73, l. 67.

⁵¹ Памёр у 1579 г., у гэтым годзе згадваецца элекцыйны соймік; ягоны наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 19 студзеня 1580 г. Гл.: ЛМ—66, арк. 32 адв. Згадваецца яшчэ земскім падсудкам 13 чэрвеня 1572 г. Гл.: Тамсама.

⁵² Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 30 красавіка 1588 г. Гл.: ЛМ—73, арк. 390.

⁵³ Павышаны ў упіцкія маршалкі 15 жніўня 1593 г. Гл.: ЛМ—78, арк. 260 адв. — 261. Ягоны наступнік на гэтай пасадзе Я. Осцік быў прызначаны толькі 11 жніўня 1595 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 563.

⁵⁴ Павышаны ў земскія суддзі 28 сакавіка 1567 г. Гл.: ЛМ—266/52, арк. 163.

⁵⁵ Гл. зноску 58.

⁵⁶ Ягоны наступнік быў прызначаны 11 жніўня 1595 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 563 адв. — 564.

ДАРУС ВІЛІМАС

пісар Андрей Мацкевіч, 1565—1574 П⁵⁷
Меркель Пяткевіч, 1574—1608 П⁵⁸

- 2) Ашмянскі павет
суддзя Станіслаў Станіслававіч Саковіч-Сцяцковіч, 1565—1601 П⁵⁹
падсудак Станіслаў Юр'евіч Барада, 1565—1580 П⁶⁰
Станіслаў Юр'евіч Касінскі, 1568 — да 1582 П⁶¹?
Павел Войцехавіч Міхалоўскі, да 1582 — да 1586 П⁶²?
Андрэй Сасінавіч Беліковіч, да 1586—1601 П
пісар Станіслаў Юр'евіч Касінскі, 1565—1568 П⁶³
Пётр Станіслававіч Дравініцкі, 1568—1593 П⁶⁴
- 3) Вількамірскі павет
суддзя Станіслаў Галубіцкі, 1566 — да 1568 П⁶⁵
Грыгорый Мікалаевіч Гінтаут-Люля, да 1568—1590 А⁶⁶
падсудак Грыгорый Мікалаевіч Гінтаут-Люля, 1566 — да 1568 П⁶⁷
Юрый Дзяволіцкі, да 1570—1578 П⁶⁸
Станіслаў Мікалаевіч Шаўкоўскі (Шалкоўскі), 1578—1585 А⁶⁹

⁵⁷ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 27 чэрвеня 1576 г. Гл.: ЛМ—58, арк. 17 адв.

⁵⁸ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 13 чэрвеня 1608 г., элекцыя — 2 траўня 1608 г. Гл.: ЛМ—89, арк. 75 адв.

⁵⁹ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 20 красавіка 1601 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 106.

⁶⁰ Наступнік на гэтай пасадзе згадваецца ўжо ў 1569 г.

⁶¹ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны ўжо 27 лістапада 1582 г. Гл.: ЛМ—68, арк. 288 адв.

⁶² Ягоны наступнік на гэтай пасадзе згадваецца ўжо ў 1591 г.

⁶³ Павышаны ў земскія суддзі; наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 15 ліпеня 1568 г. Гл.: ЛМ—38, арк. 641 адв. — 642 адв.

⁶⁴ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 21 лютага 1593 г., элекцыя — 2 лютага 1593 г. Гл.: ЛМ—78, арк. 216 адв.; ЛМ—76, арк. 360.

⁶⁵ Ужо 29 чэрвеня 1570 г. на гэтай пасадзе працуе Г. Люля-Гінтаут, у 1567 г. згадваецца як земскі падсудак. Гл. зноска 74.

⁶⁶ Адмовіўся з-за ўзросту і здароўя, наступнік там быў прызначаны 27 жніўня 1590 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 149 адв. — 150.

⁶⁷ Павышаны ў земскія суддзі перад 29 чэрвеня 1570 г. Гл.: ЛМ—269. Кніга судовых спраў № 55, арк. 69 адв.

⁶⁸ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны ўжо 18 лютага 1578 г. Гл.: ЛМ—59, арк. 61 адв. — 62.

⁶⁹ Добраахвотна адмовіўся ад пасады, наступнік быў прызначаны ўжо 27 ліпеня 1585 г. Гл.: ЛМ—72, арк. 6 адв. — 7.

СЛУЖБОЎЦЫ ПАВЯТОВЫХ ЗЕМСКІХ СУДОЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

Аляксандр Валовіч, 1585—1597 П⁷⁰
пісар Станіслаў Дзяволіцкі, 1566—1569 П⁷¹
Станіслаў Мікалаевіч Шаўкоўскі (Шалкоўскі), 1569—1578 П⁷²
Геранім Аўгусціновіч, 1578—1585 А⁷³
Ян Юр'евіч Галаўня-Курклейскі, 1585—1607 П⁷⁴

- 4) Браслаўскі павет
суддзя Іван Міхайлавіч Баса, 1566 — 1570 П⁷⁵?
Міцька (Дэмітрый Яцкавіч) Пуцята, 1570—1592 П⁷⁶
падсудак Міцька Пуцята (Пуцяціч, Дэмітрый Яцкавіч), 1566—1570 П⁷⁷
Станіслаў Ашмянскі (Ашмянец), 1570 — да 1576 П⁷⁸?
Станіслаў Маршінавіч Сіповіч, ? — 1576 П⁷⁹
Грыгорый Грыгор'евіч Мерскі (Мірскі), пасля 1579—1593 А⁸⁰
пісар Ян Сіповіч, 1566 — да 1570 ? П⁸¹

⁷⁰ Павышаны ў маршалкі князя 20 сакавіка 1597 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 674; ягоны наступнік быў прызначаны толькі 22 чэрвеня 1598 г. Гл.: ЛМ—83, арк. 372 адв. — 373.

⁷¹ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 12 каstryчніка 1569 г. Гл.: ЛМ—48, арк. 345 адв.

⁷² Павышаны ў земскія суддзі 18 лютага 1578 г. Гл.: ЛМ—59, арк. 61 адв.; ягоны наступнік быў прызначаны 18 лютага 1578 г. Гл.: ЛМ—59, арк. 61.

⁷³ Добраахвотна адмовіўся ад пасады, наступнік быў прызначаны 27 ліпеня 1585 г. Гл.: ЛМ—72, арк. 7 адв.

⁷⁴ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 15 траўня 1607 г. Гл.: ЛМ—89, арк. 12 адв. — 13.

⁷⁵ Згадваецца яшчэ 6 траўня 1569 г. Гл.: LMAVB RS. F. 16, b. 40, l. 39; наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 25 чэрвеня 1570 г. Гл.: ЛМ—51, арк. 265; ЛМ—267. Кніга судовых спраў № 53, арк. 302 адв. — 303.

⁷⁶ Павышаны ў павятовыя маршалкі 23 ліпеня 1592 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 149 адв. Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 16 красавіка 1593 г., элекцыя была 1 сакавіка 1593 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 439.

⁷⁷ Павышаны ў земскія суддзі. Гл. зноскау 82.

⁷⁸ У пачатку 1567 г. ужо згадваецца ягоны наступнік С. Сіповіч. Гл. зноскау 86.

⁷⁹ Тэстамент склалі 13 студзеня 1576 г. (ЛМ—274. Кніга судовых спраў № 60, арк. 180), а памёр ён у сакавіку 1576 г. (дзень не пазначаны — «уночы з серады на чацвер»). Але яшчэ 12 чэрвеня 1580 г., пры ўпісанні гэтага тэстаменту ў Літоўскую Метрыку, браслаўскі земскі суддзя не працаваў, бо «яшчэ не быў выбраны новы земскі суддзя». Гл.: Тамсама. Арк. 180 адв. Тым не менш, ягоны наступнік на гэтай пасадзе Г. Мерскі быў прызначаны ўжо 31 каstryчніка 1579 г. Гл.: ЛМ—64, арк. 268 адв.

⁸⁰ Адмовіўся з-за кепскага здароўя; наступнік быў прызначаны 11 каstryчніка 1594 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 522 адв.

⁸¹ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 25 чэрвеня 1570 г. Гл.: ЛМ—51, арк. 265 адв.

Богуш Барысавіч Копаць (Копач), 1570—1578 Пв⁸²
Грыгорый Іванавіч Масальскі, да 1581—1593 Пв⁸³

5) Лідскі павет⁸⁴
суддзя Себасцьян Трацяк, 1567—1581 П⁸⁵
Ян Юр'евіч Сіруць, 1581/1582—1586 П⁸⁶
Ян Трызна, 1586⁸⁷?
Мікалай Скіндзер, 1586—1607 П⁸⁸
падсудак Мікалай Навіцкі, 1567—1576 П⁸⁹
Ян Юр'евіч Сіруць, 1576—1581/1582 П⁹⁰
Марцін Юхнавіч Сангін, 1582—1592 П⁹¹
пісар Ян Юр'евіч Сіруць, 1567—1581 П⁹²
Андрэй Юр'евіч (Родзевіч) Доўгірд, 1576—1588 П⁹³
Войцех Шчаснавіч Скіндзер, 1588—1615 П⁹⁴

⁸² Павышаны да падкаморыя 28 ліпеня 1578 г. Гл.: ЛМ—58, арк. 143 адв. Ягоны наступнік Г. Масальскі згадваецца ўжо 18 кастрычніка 1581 г. Гл.: LMAVB RS F. 16, b. 47, l. 4.

⁸³ Павышаны да земскага суддзі 16 сакавіка 1593 г., элекцыя — 1 сакавіка 1593 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 439.

⁸⁴ У першым спісе паветаў ВКЛ і их службоўцаў 1566—1567 гг. яшчэ аднесены да Троцкага ваяводства.

⁸⁵ Памёр у пачатку 1581 г. 19 лютага 1581 г. ён склаў тэстамент, а ягоная жонка 29 траўня 1581 г. ужо ўпісала тэстамент нябожчыка ў Літоўскую Метрыку. Гл.: ЛМ—68, арк. 53—57.

⁸⁶ Наступнікам там (пасля смерці Я. Сіруця) быў прызначаны М. Скіндзер 20 траўня 1586 г. Гл.: ЛМ—73, арк. 176; ЛМ—74, арк. 96 адв. — 97.

⁸⁷ Прывізначены земскім суддзей 2 чэрвеня 1586 г. пасля смерці не пазначанага ў лісце службоўца. Гл.: ЛМ—72, арк. 36 адв. — 37.

⁸⁸ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 20 красавіка 1607 г., элекцыя — 5 красавіка 1607 г. Гл.: ЛМ—89, арк. 4 адв. — 5.

⁸⁹ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 20 ліпеня 1567 г. Гл.: ЛМ—63, арк. 16 адв.

⁹⁰ Гл. зноска 92; згадваецца як земскі суддзя ўжо ў 1582 г.

⁹¹ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 12 жніўня 1592 г. (ЛМ—77, арк. 313v) і 18 жніўня 1592 г. (ЛМ—76, арк. 282).

⁹² Павышаны да земскага суддзі; наступнік быў прызначаны 20 ліпеня 1567 г. Гл.: ЛМ—63, арк. 16 адв. — 17 адв.

⁹³ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 13 чэрвеня 1588 г. Гл.: ЛМ—73, арк. 731 адв. — 732; ЛМ—74, арк. 311.

⁹⁴ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 19 лістапада 1615 г., элекцыя — 10 лістапада 1615 г. Гл.: ЛМ—92, арк. 190.

Троцкае ваяводства

6) Троцкі павет
суддзя Эразм Багданавіч Доўгірд, 1566—1578 П⁹⁵
Багдан Фёдаравіч Сапега, 1578—1599 А⁹⁶
падсудак Іван Сяліцкі, 1566 — да 1577 П⁹⁷
Пётр Багданавіч Талочка, да 1577—1595 П⁹⁸
пісар Ян Гудзеневіч Тулгаўд, 1566—1611 П⁹⁹

7) Гарадзенскі павет
суддзя Іван Фёдаравіч Масальскі, 1556—1578 П¹⁰⁰?
Грыгорый Апанасавіч Масальскі, 1578—1590 Пв¹⁰¹
падсудак Іван Макаровіч, 1565—1569 П¹⁰²
Васіль Міхайлавіч Мялешка, 1569—1574 П¹⁰³
Грыгорый Апанасавіч Масальскі, 1574 — да траўня 1578 г. Пв¹⁰⁴
Грыгорый Дзяльніцкі, перад траўнем 1578 г. — 1590 А¹⁰⁵
пісар Лаўрын Война, 1565¹⁰⁶

⁹⁵ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 7 чэрвеня 1578 г. (прозвішча ў прывілеі не пазначанае, аднак гэта найверагодней быў Б. Сапега). Гл.: ЛМ—59, арк. 97.

⁹⁶ Адмовіўся з-за сталага веку і здароўя; наступнік быў прызначаны 23 кастрычніка 1599 г. Гл.: ЛМ—86, арк. 82.

⁹⁷ Ягоны наступнік на гэтай пасадзе П. Талочка згадваецца ўжо 11 чэрвеня 1577 г. Гл.: LVIA. F. 1280, ар. 1, б. 14, 1. 3, 13, 17, 33, 37.

⁹⁸ 6 жніўня 1595 г. згадваецца як «толькі што памерлы». Гл. Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для разбора древних актов (АВАК). Т. 30. Вильна, 1904. С. 178. Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 26 студзеня 1596 г., элекцыя — 12 верасня 1595 г. Гл.: ЛМ—83, арк. 6 адв.

⁹⁹ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 24 траўня 1611 г. Гл.: ЛМ—89, арк. 297 адв.

¹⁰⁰ Увесну 1578 г. на гэтай пасадзе ўжо працаўаў яго наступнік. Гл. зноскау 111.

¹⁰¹ Павышаны ў падкаморы; наступнік быў прызначаны 27 жніўня 1590 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 150 адв.

¹⁰² Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 13 ліпеня 1569 г. Гл.: ЛМ—267. Кніга судовых спраў № 53, арк. 269.

¹⁰³ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 15 красавіка 1574 г. Гл.: ЛМ—57, арк. 6 адв.

¹⁰⁴ Ужо 29 траўня 1578 г. працаўаў на пасадзе земскага суддзі. Гл.: НГАБ. Ф. 1755, воп. 1, спр. 7 (VII кніга Гарадзенскага земскага суда), арк. 1—2 адв.

¹⁰⁵ Адмовіўся з-за сталага веку; наступнік быў прызначаны 12 снежня 1590 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 178 адв. — 179.

¹⁰⁶ Згадваецца як гарадзенскі земскі пісар толькі 19 чэрвеня — 20 ліпеня 1565 г. Гл.: АВАК. Т. 17. Вильна, 1889. С. 440—442 (кніга Гарадзенскага земскага суда

Фёдар Іванавіч Кунцэвіч, 1566—1568 П¹⁰⁷
Андрэй Катовіч, 1568 — канец 1605 П¹⁰⁸

8) Ковенскі павет
суддзя Мікалай Юшкавіч Кульвіч, 1566—1580 П¹⁰⁹
Юрый Сямёнавіч Радашынскі, 1580—1599 П¹¹⁰
падсудак Марцін¹¹¹ Падсянтоўскі (Пацянтоўскі), 1566—1578 П¹¹²
Юрый Сямёнавіч Радашынскі, 1578—1580 П¹¹³
Грыгорый Бейнарт, 1580—1591 П¹¹⁴
пісар Бенядзікт Івановіч, 1566 — пасля 1571 П¹¹⁵?
Юрый Сямёнавіч Радашынскі, перад 1574—1578 П¹¹⁶
Мікалай Самарок, 1580—1599 П¹¹⁷

1565 г., у каталогу Гарбачэўскага — № 6781, с. 16—46). Пазней стаў пісарам скарbnікам ВКЛ, памёр у 1580 г.

¹⁰⁷ Павышаны ў павятовыя харужыя, хоць і далей любіў сябе тытулаваць «земскім пісарам і харужым». Гл.: НГАБ. Ф. 1755, вол. 1, спр. 4, арк. 47 адв. — 324 адв. (IV кніга Гарадзенскага земскага суда (1568—1570)). Ягоны наступнік на гэтай пасадзе А. Катовіч быў прызначаны 18 верасня 1568 г. Гл.: ЛМ—267. Кніга судовых спраў № 53, арк. 218 адв.

¹⁰⁸ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 23 студзеня 1606 г., элекцыя — 9 студзеня 1606 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 384 адв.

¹⁰⁹ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 6 верасня 1580 г. Гл.: ЛМ—66, арк. 120 адв.

¹¹⁰ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 18 снежня 1599 г. Гл.: ЛМ—86, арк. 84 адв.

¹¹¹ Імя і імя па бацьку часам вар'іруюцца, ёсьць і Андрэй Моцькавіч.

¹¹² Наступнік на гэтай пасадзе Ю. Радашынскі быў прызначаны 9 чэрвеня 1578 г. (ЛМ—59, арк. 122), а Г. Бейнарт — 4 студзеня 1580 г. (аднак пазначана, што пасля смерці М. Падсудкоўскага). Гл.: ЛМ—66, арк. 7 адв.

¹¹³ Гл. зноска 119.

¹¹⁴ Памёр да 22 траўня 1591 г. (вядома з ліста пра яго смерць да троцкага ваяводы і ліста ваяводы, якім ён прызначае дату элекцыінага сойміка). Гл.: Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD). Archiwum Radziwiłłów (AR), dz. II, ks. 4 (Metryka spraw województwa trockiego), s. 72—73. 2 ліпеня 1591 г. у Коўне, у двары князя, адбылася элекцыя яго наступніка. Гл.: Тамсама. Наступнікам Г. Бейнарта стаў В. Кульвінскі. За гэтыя звесткі дзякую Андрэю Радаману.

¹¹⁵ Ягоны наступнік Ю. Радашынскі 27 чэрвеня 1571 г. згадваецца яшчэ як звычайны замянін (I кніга Жамойцкага земскага суда). Гл.: Опись документов... Вып. 1. С. 15. 12 лістапада 1574 г. ён згадваецца ўжо як ковенскі земскі пісар (I кніга Жамойцкага земскага суда, с. 633—636, 636—638). Гл.: Тамсама. С. 19.

¹¹⁶ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 6 верасня 1580 г. (пазначана, што пасля Ю. Радашынскага). Гл.: ЛМ—66, арк. 120 адв.

¹¹⁷ Павышаны ў земскія суддзі 18 снежня 1599 г. Гл.: ЛМ—86, арк. 84 адв.

9) Упіцкі павет
суддзя Баўтрамец Лявон, 1566 — да пач. 1575 П¹¹⁸?
Якуб Юр’евіч Кемеш, да 1575—1576 П¹¹⁹?
Ян Мікалаеўч Візгірд, 1576—1588 П¹²⁰
Станіслаў Янавіч Белазар, 1588—1591 П¹²¹
падсудак Якуб Юр’евіч Кемеш, 1566 — да пачатку 1575 П¹²²
Ян Мікалаеўч Візгірд, ? — 1576 П¹²³
Ян Жыгімантовіч, 1576—1592 П¹²⁴
пісар Ян Войцехавіч Млечка, 1566—1580 П¹²⁵
Мікалай Лапацінскі, да 1585—1604 П¹²⁶

Жамойцкае старства

10)
суддзя Станіслаў Вяковіч, 1566—1570 П¹²⁷
Казімір Янавіч Орвід, 1570—1594 П¹²⁸

¹¹⁸ Памёр да 14 студзеня 1576 г. Гл. зноска 126.

¹¹⁹ На пасадзе земскага суддзі Я. Кемеш згаданы толькі ў дакуменце 14 студзеня 1576 г. Гл.: VUB RS. F. 7, sign. 218, першыя два непранумараваныя аркушы ў пачатку кнігі. Ягоным наступнікам Я. Візгірд быў прызначаны «пасля смерці Я. Кемеша» 1 снежня 1576 г. Гл.: ЛМ—58, арк. 117 адв.; ЛМ—61, арк. 21 адв.

¹²⁰ Выбранны ў віленскія земскія суддзі; ягоны наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 23 жніўня 1588 г. Гл.: ЛМ—72, арк. 98 адв. — 99.

¹²¹ Павышаны ў падкаморыі 17 чэрвеня 1591 г., элекцыя — 1 красавіка 1591 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 161 адв. Можа быць, што паўгода ён быў падкаморыем, а новы земскі суддзя ў той час яшчэ не быў прызначаны. Памёр у пачатку 1592 г.; ягоны наступнік на пасаду земскага суддзі быў прызначаны 14 сакавіка 1592 г., элекцыя — 14 студзеня 1592 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 297—298; ЛМ—78, арк. 123 адв. — 124.

¹²² Павышаны ў земскія суддзі перад 1576 г., бо ўжо 14 студзеня 1576 г. згадваецца як земскі суддзя. Гл. зноска 126. Я. Кемеш 10 сакавіка 1572 г. яшчэ атрымаў месца упіцкага падкаморыя. Гл.: ЛМ—51, арк. 305 адв. — 306.

¹²³ Павышаны ў земскія суддзі; наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 1 снежня 1576 г. Гл.: ЛМ—58, арк. 116 адв.; ЛМ—61, арк. 22.

¹²⁴ Павышаны ў земскія суддзі 14 сакавіка 1592 г.; элекцыя — 14 студзеня 1592 г. Гл.: ЛМ—78, арк. 124 адв.

¹²⁵ Выбранны віленскім земскім суддзём. Гл. зноска 58.

¹²⁶ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 14 ліпеня 1604 г., элекцыя — 30 чэрвеня 1604 г. Гл.: ЛМ—86, арк. 425 адв.

¹²⁷ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 30 ліпеня 1570 г. Гл.: ЛМ—267. Кніга судовых спраў № 53, арк. 313 адв.

¹²⁸ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 22 верасня 1594 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 518 адв.; ЛМ—78, арк. 272 адв. — 273.

падсудак Крыштоф Янавіч Бялевіч (Білевіч-Станкевіч), 1566—1594 П¹²⁹
 пікар Станіслаў Груздзь, 1566—1576 П¹³⁰
 Адам Русцяйковіч, 1576—1591 П¹³¹

Кіеўскае ваяводства (Мазырскі і Рэчыцкі паветы гл. Менскім ваяводстве)

11)
 суддзя Язэп Іванавіч Нямірыч, 1566—1598
 падсудак Фёдар Грыгор'евіч Ціша-Быкоўскі, 1566—1573
 пікар Фёдар Балакір, 1566^{132?}
 Багуфал Міхайлавіч Паўша, 1566—1574¹³³

Валынскае ваяводства

12) Луцкі павет
 суддзя Гаўрыла Васілевіч Бакей-Печыхвосцкі, 1566—1577
 падсудак Астафей Васілевіч Сакольскі-Чацвярцінскі, 1566—1578

Пв

пікар Міхайл Фёдаравіч Карыценскі, 1566—1596

13) Уладзімірскі павет
 суддзя Багдан Касцюшка-Хабалтоўскі, 1566—1584
 падсудак Міхайл Курцэвіч, 1566
 Павел Шпакоўскі, 1566—1568
 Гаўрыла Іванавіч Якавіцкі, 1569¹³⁴—1571
 пікар Фёдар Солтан-Буяціцкі, 1566—1593

¹²⁹ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 30 кастрычніка 1594 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 536 адв.

¹³⁰ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 6 снежня 1576 г. (ЛМ—56, арк. 87 адв.) і 12 снежня 1576 г. (ЛМ—58, арк. 135).

¹³¹ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 22 траўня 1591 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 156.

¹³² Прыйзначаны пісарам у «Кіеўскі павет, у Мазыр і Оўруч» 8 сакавіка 1566 г. Гл.: ЛМ—44, арк. 113 адв. Пазней, яшчэ ў гэтым жа самым годзе, пачынае сябе называць мазырскім земскім пісарам і застаецца ім да сваёй смерці каля 1580 г.

¹³³ Службоўцы кіеўскіх земскіх судоў вызначаныя паводле: Яковенко Н. Украінська шляхта... С. 189.

¹³⁴ Г. Якавіцкі быў прызначаны ўладзімірскім земскім падсудкам 29 верасня 1568 г. Гл.: ЛМ—49, арк. 31.

14) Крамянецкі павет
 суддзя Андрэй Юхнавіч Кунеўскі (Яловіч), 1566—1577
 падсудак Савін Гнявошавіч Елавіцкі, 1566¹³⁵—1591
 пікар Грыгорый Болбас-Растоцкі, 1566—1582¹³⁶

Полацкае ваяводства

15)
 суддзя Лукаш Багданавіч Гарабурда, 1570—1577 П^{137?}
 Язэп Іванавіч Корсак, да 1577—1597 Пв¹³⁸
 падсудак Іван Невельскі, 1570—1571 А¹³⁹
 Іван Қубліцкі, 1571 — пасля 1574 П¹⁴⁰
 Фёдар Шавула, 1580—1602 А¹⁴¹
 пікар Васіль Іванавіч Корсак, 1570—1571 П^{142?}
 Фёдар Шавула, 1571—1580 Пв¹⁴³
 Юрый Катавіцкі, 1580—1602 Пв¹⁴⁴

¹³⁵ С. Г. Елавіцкі прызначаны крамянецкім земскім падсудкам 21 траўня 1567 г. Гл.: ЛМ—266. Кніга судовых спраў № 52, арк. 174 адв.

¹³⁶ Яковенко Н. Украінська шляхта... С. 188—189.

¹³⁷ Ягоны нашчадак там згадваецца 30 верасня 1577 — 3 кастрычніка 1578 г. Гл.: Опись документов... Вып. 1. С. 45 (III кніга Жамойцкага земскага суда, арк. 51—52 (у каталогу Гарбачаўскага — № 14577).

¹³⁸ 20 жніўня 1597 г. павышаны ў менскія (ЛМ—83, арк. 256—257v), а 25 кастрычніка 1597 г. — у полацкія кашталяны (Тамсама. Арк. 269—270). Ягоны наступнік быў прызначаны толькі 10 студзеня 1598 г., элекцыя — 20 лістапада 1597 г. Гл.: ЛМ—83, арк. 280 адв.

¹³⁹ И. Невельскі там не меў маёнтка («оселости»), але і сам не хацеў гэтай пасады. Пасля выбараў з 4-х кандыдатаў 12 красавіка 1571 г. быў прызначаны яго наступнік. Гл.: ЛМ—266. Кніга судовых спраў № 52, арк. 419 адв. — 420.

¹⁴⁰ Ягоны наступнік туды быў прызначаны 17 лютага 1580 г. Гл.: AGAD. AR. Dz. 2, PR, sygn. 14 D.

¹⁴¹ Адмовіўся з-за сталага ўзросту; ягоны наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 12 чэрвеня 1602 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 185.

¹⁴² Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 26 красавіка 1571 г. Гл.: AGAD. AR. Dz. 2, PR, sygn. 14 D.

¹⁴³ Павышаны ў земскія падсудкі; наступнік быў прызначаны 17 лютага 1580 г. Гл.: ЛМ—66, арк. 45.

¹⁴⁴ Павышаны ў земскія падсудкі; наступнік быў прызначаны 12 чэрвеня 1602 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 187 адв.

Новагародскае ваяводства

16) Новагародскі павет

Суддзя Меркель Жыгімонтавіч Сноўскі (з Гроўжаў), 1565—1580
Пв¹⁴⁵Язэп Іванавіч Галаўня, 1580—1598 П¹⁴⁶падсудак Багдан Фёдаравіч Пакашчэўскі (Караапчэўскі), 1565—
1569 ? П¹⁴⁷Язэп Іванавіч Галаўня, да 1569—1580 П¹⁴⁸Каспар Фёдаравіч Кярсноўскі, 1580—1592 П¹⁴⁹пікар Язэп Іванавіч Галаўня, 1565 — перад 1569 Пв¹⁵⁰Васіль Тумінскі, да 1569 — перад 1572 П¹⁵¹?Каспар Фёдаравіч Кярсноўскі, да 1572 ?—1580 Пв¹⁵²Ян Галаўня, 1580—1605 П¹⁵³¹⁴⁵ Павышаны ў віцебскія кашталяны 26 сакавіка 1580 г. Гл.: ЛМ—65, арк. 9 адв. Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 25 сакавіка 1580 г. Гл.: ЛМ—65, арк. 9. Юзаф Вольф сцвярджаў, што ў віцебскія кашталяны ён быў павышаны ў 1578 г. Гл.: Wolff J. Senatorowie i dgnitarze... S. 138.¹⁴⁶ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 9 ліпеня 1598 г. Гл.: ЛМ—83, арк. 380 адв. — 381.¹⁴⁷ Ужо 25 красавіка 1569 г. на гэтай пасадзе згадваецца Язэп Галаўня. Гл.: Радаман А. Элекцыйныя соймікі Новагародскага павета ў П-й палове XVI ст. // Гісторыя Беларусі: новае ў даследаванні і выкладанні: матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27 сакавіка 1999 г.): у 2 ч. Ч. 2. Мінск, 1999. С. 110.¹⁴⁸ Павышаны ў земскія суддзі; наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 23 сакавіка 1580 г. Гл.: ЛМ—65, арк. 9 адв.¹⁴⁹ К. Кярсноўскі памёр у сваім гарадзейскім маёнтку 30 чэрвеня 1592 г. Гл.: Jeulašauskis T. Atsiminimai... P.58; Еўлашоўскі Ф. Успаміны... С.55. Выбары земскага падсудка адбыліся 1 верасня 1592 г., наступнік быў прызначаны 10 верасня 1592 г. (або 28 верасня, гл.: Тамсама. Р.59). Гл.: ЛМ—77, арк. 317 адв. Присягу ж ён склаў толькі 7 студзеня 1593 г. Гл.: Jeulašauskis T. Atsiminimai... P. 59; Еўлашоўскі Ф. Успаміны... С. 56.¹⁵⁰ Гл. зноски 154.¹⁵¹ Відаць, памёр да 17 верасня 1572 г., бо новы земскі пікар на той час яшчэ не прысягаў. Гл.: АВАК. Т. 31. Вільна, 1906. С. 43; Радаман А. Элекцыйныя соймікі... С. 110.¹⁵² Павышаны ў земскія падсудкі; наступнік быў прызначаны 25 сакавіка 1580 г. Гл.: ЛМ—65, арк. 9 адв.¹⁵³ Наступнік на гэтай пасадзе, Яраш Еўлашоўскі, быў прызначаны ў 1605 г.

СЛУЖБОЎЦЫ ПАВЯТОВЫХ ЗЕМСКІХ СУДОЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

17) Слонімскі павет
суддзя Міхаіл Гаўрылавіч Сакалоўскі, 1571 — да сярэдзіны
1578 П¹⁵⁴?Пётр Войцехавіч Нарбут, да траўня 1581 — 1602 П¹⁵⁵
падсудак Пацей Ялец, 1565—1581 А¹⁵⁶Міхаіл Іванавіч Яцыніч, 1582—1623 П¹⁵⁷
пікар Богуш Тушэўскі (Душарынскі), 1565—1578 П¹⁵⁸
Абрам Мялешка, 1578—1580 Пв¹⁵⁹Пётр Войцехавіч Нарбут, 1581 — перад траўнем 1581 Пв¹⁶⁰
Даніла Багурынскі-Храбтовіч, 1581—1599 П¹⁶¹18) Ваўкаўскі павет
суддзя Яраслаў Роскі, 1566—1571 П¹⁶²
Фрэдэрык Гарайна, 1571 — да 1578 П¹⁶³?
Грыгорый Война, да 1578—1593¹⁶⁴¹⁵⁴ Памёр у пачатку 1581 г., бо ягоны наступнік працаваў ужо 22 траўня 1581 г. Гл.: НГАБ. Ф. 1785, вол. 1, спр. 6 (VI кніга Слонімскага земскага суда). Сам ён як наядожчык згадваецца 29 траўня 1578 г. Гл.: Тамсама. Арк. 218 адв. — 220.¹⁵⁵ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 22 жніўня 1602 г., элекцыя — 5 жніўня 1602 г. Гл.: ЛМ—88, арк. 6 адв. — 7; ЛМ—85, арк. 194.¹⁵⁶ Адмовіўся ад гэтай пасады з-за сталага веку і іншых прычын 5 чэрвеня 1581 г. Гл.: НГАБ. Ф. 1785, вол. 1, спр. 6, арк. 259 (VI кніга земскага суда — адказ падсудка земскага суда Пацея Ельца на сойміку Слонімскага павета (дакумент не скончаны)); наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 2 верасня 1582 г. Гл.: ЛМ—67, арк. 186 адв.; ЛМ—69, арк. 99.¹⁵⁷ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 2 чэрвеня 1623 г., элекцыя — 16 траўня 1623 г. Гл.: ЛМ—99, арк. 46 адв. — 47 адв.¹⁵⁸ Наступнік на гэтай пасадзе быў прызначаны 15 снежня 1578 г. (ЛМ—60, арк. 263 адв. — 264) і 15 сакавіка 1579 г. (ЛМ—63, арк. 185 адв. — 186v).¹⁵⁹ Стаўшы павятовым маршалкам, адмовіўся ад пасады. Згадваецца яшчэ 1 ліпеня 1591 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 164. Ягоны наступнік быў прызначаны 4 чэрвеня 1580 г. Гл.: ЛМ—66, арк. 95 адв. — 96; ЛМ—212, арк. 50.¹⁶⁰ Гл. зноски 161.¹⁶¹ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 27 ліпеня 1585 г. Гл.: ЛМ—86, арк. 75.¹⁶² Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 16 сакавіка 1571 г. Гл.: ЛМ—267. Кніга судовых спраў № 53, арк. 334 адв.¹⁶³ У гэты час ужо не быў земскім суддзём, бо Г. Война згадваецца на пасадзе земскага суддзя ўжо 2 чэрвеня 1580 г. Гл.: LMAVB RS. F. 16, b. 456, l. 21v.¹⁶⁴ Павышаны ў берасцейскія кашталяны 10 красавіка 1593 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 412 адв. Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны толькі 22 кастрычніка 1594 г. (ЛМ—77, арк. 533 адв. — 534) і 24 лістапада 1594 г., элекцыя — 4 красавіка 1594 г. Гл.: ЛМ—78, арк. 282 адв. — 283.

падсудак Ленарт Вузлоўскі, 1566—1591 П¹⁶⁵
пісар Ян Хадакоўскі, 1566—1579 П¹⁶⁶
Ян Багданавіч Вуглік, 1579—1591 П_в¹⁶⁷

Віцебскае ваяводства

- 19) Віцебські павет
 суддзя Іван Шчолка (Шолка), 1566¹⁶⁸
 Іван Богушавіч Рамейка, 1566—1592 А¹⁶⁹
 падсудак Цімафей Гурка, 1566—1574 П¹⁷⁰
 Васіль Гурка, 1576—1581 П¹⁷¹
 Васіль Багдановіч, 1581—1583 П¹⁷²
 Бальцар Багданавіч Старасельскі, 1583—1591? Пв¹⁷³
 пісар Васіль Багдановіч, 1566—1581 Пв¹⁷⁴
 Андрэй Ярашавіч Асіпойскі, 1581—1601 П¹⁷⁵

¹⁶⁶ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 27 ліпеня 1591 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 176 адв. — 177.

¹⁶⁶ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 8 снежня 1579 г. Гл.: ЛМ—64, арк. 287 адв.

¹⁶⁷ Павышаны ў земскія суддзі; ягоны наступнік быў прызначаны 8 чэрвеня 1591 г.,
элекцыя — 29 траўня 1591 г. Гл.: ЛМ—78, арк. 85 адв.

¹⁶⁸ Згадваецца ў першым спісе паветаў ВКЛ і іх службоўцаў 1566—1567. Гл.: Любавскій М. Литовско-рускій сейм... С. 230 (Приложение 79). Аднак ужо 27 жніўня 1566 г. як віцебскі земскі суддзя згадваецца Іван Богушавіч Рамейка. Гл.: Документы Московскага архіва Міністэрства юстицыі. Т. 1. Москва, 1897. С. 202. Гл. таксама: ЛІМ—45, арк. 45. На гэтай пасадзе ён прабыў да 1592 г.

¹⁶⁹ Адмові́ся з-за слабо́га здо́ро́я; ягоны наступнік Б. Старасельскі быў прызнача-
ны 15 траўня 1592 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 222.

¹⁷⁰ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 18 лістапада 1576 г. Гл.: ЛМ—58, арк. 94 адв. — 95. У прызначальным лісце згадваецца, што земскага пісара там не было ажно з 1574 г., аднак на той час не быў атрыманы прывілей, таму цяпер просіць яго зацвердзіць.

¹⁷¹ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 25 лютага 1581 г. Гл.: ЛМ—67, арк. 18 адв. — 19.

¹⁷² Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 24 лістапада 1583 г. Гл.: ЛМ—69, арк. 192 адв.

¹⁷³ Незразумела, памёр (так гаворыцца ў прызначальным лісце Г. Косава ад 1591 г.) ці быў павышаны (гл. зноскау 176); наступнік на гэту пасаду быў прызначаны яшчэ 19 кастрычніка 1591 г. Гл.: ЛМ—78, арк. 94 адв.—94.

¹⁷⁴ Павышаны ў земскія падсудкі; наступнік быў прызначаны 25 лютага 1601 г. Г.Л.: ЛМ—76, арк. 18 адв.—19.

- 20) Аршанскі павет
 суддзя Цімафей Сакалянскі, 1566 — пасля 1570¹⁷⁶?
 Андрэй Лукомскі?, 1567 — перад 1580 П¹⁷⁷
 Багдан Андрэевіч Лукомскі, да 1580—1592 П¹⁷⁸
 падсудак Іван Фёдаравіч Падбінента, 1567—1585 А¹⁷⁹
 Павел Іванавіч Парасукаў (Вуглоўскі), 1585 — пасля 1599/1600
 П¹⁸⁰?
 пісар Андрэй Сакалінскі, 1567?¹⁸¹
 Андрэй Васілевіч Варапай, 1567—1592 Пв¹⁸²

Берасцейскае ваяводства

- 21) Берасцейскі павет суддзя Кірдзей Крыгчэўскі (Крыкоўскі), 1565—1577 П¹⁸³

¹⁷⁶ Згадваецца ў першым спісе паветаў ВКЛ і іх службоўцяў 1566—1567 гг. Гл.: Любавскій М. Літвінско-рускі сейм... С. 230. Ужо 15 красавіка 1567 г. на гэтую пасаду быў прызначаны ксёндз А. Лукомскі. Гл.: ЛМ—266. Кніга судовых спраў № 52, арк. 168 ада. Хоць сам Т. Сакалянскі 16 лістапада 1567 г. у попісе войска ВКЛ ужо згадваўся без тытула «земскі суддзя» (РИБ. Т. 33. Ст. 476), але яшчэ ім працаваў 5 каstryчніка 1570 г. Гл.: LVIA. F. 1135, ар. 20, б. 425, л. 44.

¹⁷⁷ Памёр да 1580 г., бо ягоны наступнік Б. Лукомскі гэтую пасаду займаў у 1579—1580 гг. Гл.: Wolff J. Kniaziowe litewsko-ruscy. Warszawa, 1897. S. 216, 219—220.

¹⁷⁸ Ягоны наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 23 ліпеня 1592 г. (ЛМ—78, арк. 148 адв. — 149) і 24 ліпеня 1592 г. (ЛМ—77, арк. 310 адв.).

¹⁷⁹ Адмовіуся з-за сталага веку яшчэ на сесіі ў каstryчніку 1585 г.; наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 15 снежня 1585 г. Гл.: ЛМ—73, арк. 115; ЛМ—74, арк. 50 адв.

¹⁸⁰ Згадваецца яшчэ 22 студзеня 1599 г. Гл.: Довгілло Дм. Ів. Могилевская старина. Черейскій Монастырь. Могилев, 1901. С. 11. Элекцыяны соймік з мэтай выбраць яго наступніка скліканы 17 верасня 1600 г. Гл.: Archiwum domu Sapiehów — Archivum Domus Sapiahanae. Wyd. staraniem rodziny. Т. 1. Listy z lat 1575—1606 (Continet Codicem epistolarem 1575—1606) / Oprac. Dr. A. Prochaska. Lwów, 1892. S. 251 (№ 306).

¹⁸¹ Прызначаны на гэту пасаду 15 красавіка 1567 г. Гл.: ЛМ—266. Кніга судовых спраў № 52, арк 167 адв. — 168. Аднак у першым спісе паветаў ВКЛ і ў службовы ўказ 1566—1567 гг. згадваецца ўжо А. Варапай. Гл.: Любавскій М. Літавско-рускі сейм... С. 230.

¹⁸² Павышаны ў земскія суддзі, працаваў да 1620 г.; наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 12 верасня 1620 г., элекцыя — 25 жніўня 1620 г. Гл.: ЛМ—93, арк. 338 адв. — 339; наступнік на пасаду земскага пісара быў прызначаны 23 ліпеня 1592 г. Гл.: ЛМ—78, арк. 149 адв. — 150.

¹⁸³ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 29 красавіка 1577 г. Гл.: ЛМ—58, арк. 264 адп.

Адам Пацей, 1577—1589 П¹⁸⁴
 падсудак Якаў Гаўрылавіч Грычына, 1565—1572 П¹⁸⁵
 Грыгорый Мажайка-Каранеўскі, 1572—1576 П¹⁸⁶
 Богуш (Багдан) Тумінскі, 1576—1617 П¹⁸⁷
 пісар Адам Пацей (Пацяевіч), 1565—1577 П¹⁸⁸
 Фёдар Пацей-Каранеўскі, 1577—1589 П¹⁸⁹

22) Пінскі павет
 суддзя Іван Апанасавіч Фурс, 1566—1583 П¹⁹⁰
 Гурын Сямёновіч Фурс, 1583—1606 П¹⁹¹
 падсудак Іван Сямёновіч Дамановіч (Даманоўскі), 1566—1574 П¹⁹²
 Макар Марціновіч, 1574 — да 1581 П^{193?}
 Mixail (Нісіфор) Дольскі, 1581—1606 П¹⁹⁴
 пісар Гурын Сямёновіч Фурс, 1566—1583 П¹⁹⁵
 Васіль Кірдзей Грычына, 1583—1606 П¹⁹⁶

¹⁸⁴ Павышаны ў берасцейскія кашталяны; наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 12 студзеня 1589 г. Гл.: ЛМ—73, арк. 547 адв.; ЛМ—74, арк. 420.

¹⁸⁵ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 25 сакавіка 1572 г. Гл.: ЛМ—51, арк. 308.

¹⁸⁶ Ягоны наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 6 снежня 1576 г. Гл.: ЛМ—58, арк. 126 адв.

¹⁸⁷ Ягоны наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 7 ліпеня 1617 г., элекцыя — 3 ліпеня 1617 г. Гл.: ЛМ—93, арк. 76 адв.

¹⁸⁸ Павышаны ў земскія суддзі; ягоны наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 29 красавіка 1577 г. Гл.: ЛМ—58, арк. 264 адв. — 265.

¹⁸⁹ Павышаны ў земскія суддзі; ягоны наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 7 лютага 1589 г. Гл.: ЛМ—74, арк. 434.

¹⁹⁰ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 6 верасня 1583 г. Гл.: ЛМ—69, арк. 164.

¹⁹¹ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 22 чэрвеня 1606 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 445.

¹⁹² Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 15 красавіка 1574 г. Гл.: ЛМ—57, арк. 7.

¹⁹³ Памёр да гэтай даты, бо ягоны наступнік М. Дольскі згадваецца на гэтай пасадзе ў 1589 г. Гл.: Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 3. Warszawa, 1906. S. 209.

¹⁹⁴ Павышаны ў земскія суддзі; ягоны наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 23 чэрвеня 1606 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 445 адв. — 446.

¹⁹⁵ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 6 верасня 1583 г. Гл.: ЛМ—69, арк. 164 адв.

¹⁹⁶ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 23 чэрвеня 1606 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 446.

Падляшскае ваяводства

23) Драгічынскі павет
 суддзя Якуб Пабікроўскі, 1556—1576 П
 падсудак Марцін Вонж, 1557—1587
 пісар Адам Касінскі, 1554—1569 П^в
 Ян Касінскі (яго сын), 1569—1588 П¹⁹⁷

24) Мельніцкі павет
 суддзя Пётр Паткоўскі (Падкоўскі), 1561—1585 (1586) П
 падсудак Войцех Дзяткоўскі, 1556—1596 П^{в?}
 пісар Войцех Каржанеўскі, 1534—1578¹⁹⁸

25) Бельскі павет
 суддзя Вінцэнт Менскі, 1559—1564 П
 Серафін Прашэнскі, 1565
 Марцін Ялбожык-Вышынскі (Вышэнскі), 1565—1567 П
 Войцех Вышкоўскі, 1567—1591 А
 падсудак Язэп Маркоўскі, 1544—1569 П
 Гіпаліт Янікоўскі (Янкоўскі), 1569—1583 А
 пісар Тамаш Аўсян, 1561—1578¹⁹⁹

Мсціслаўскае ваяводства

26)
 суддзя Багдан Грыгор'евіч Сяліцкі, 1566—1581 П²⁰⁰
 Лукаш Стакоўскі, 1581—1585 П²⁰¹
 Сямён Андрэевіч Залачэўскі, 1585—1608 П²⁰²

¹⁹⁷ Службоўцы драгічынскіх земскіх судоў выбраны паводле: Urzędnicy podlascy XIV—XVIII wieku... S. 86 (земскія суддзі), 82 (земскія падсудкі), 75 (земскія пісары).

¹⁹⁸ Тамсама. S. 119 (земскія суддзі), 116 (земскія падсудкі), 109 (земскія пісары).

¹⁹⁹ Тамсама. S. 55 (земскія суддзі), 50 (земскія падсудкі), 43 (земскія пісары).

²⁰⁰ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 12 верасня 1581 г. Гл.: ЛМ—67, арк. 790 адв.; ЛМ—69, арк. 23 адв.

²⁰¹ Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 27 траўня 1585 г. Гл.: ЛМ—70, арк. 208; ЛМ—72, арк. 6 адв.

²⁰² Наступнік на гэту пасаду быў прызначаны 3 ліпеня 1608 г., элекцыя — 25 чэрвеня 1608 г. Гл.: ЛМ—89, арк. 82 адв. (пераведзены гарадзенскі земскі падсудак Г. Валовіч).

ДАРУС ВІЛІМАС

падсудак Станіслаў Каспаровіч, 1566—1578 П²⁰³
Юрый Магінскі, 1578—1596 П²⁰⁴
пісар Іван Алёша, 1566—1589 П²⁰⁵
Яраш Масальскі, 1589—1596 П²⁰⁶

Брацлаўска-Падольськае ваяводства

27)
суддзя Міська Петнічанскі, 1566—1568
Іван Юхнавіч Кошка, 1569—1586
падсудак Пётр Мікулінскі, 1566—1568
Андрэй Садоўскі, 1569—1576
пісар Іван Дзяшкоўскі, 1566—1568
Флон Кордзіш, 1569—1579²⁰⁷

Менскае ваяводства

28) Менскі павет
суддзя Грыгорый Астафеевіч Рагоза, 1565—1570 П²⁰⁸
Марцін Валадковіч (Валадкевіч), 1570—1592 П²⁰⁹
падсудак Дзмітрый Сямёновіч Сава-Корсак, 1565—1579 П²¹⁰
Грыгорый Вяжэвіч, 1579—1600 П²¹¹

- ²⁰³ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 5 жніўня 1578 г. Гл.: ЛМ—59, арк. 146.
- ²⁰⁴ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 20 верасня 1596 г., элекцыя — 2 верасня 1596 г. Гл.: ЛМ—83, арк. 131.
- ²⁰⁵ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 13 верасня 1589 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 53 адв. — 54.
- ²⁰⁶ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 20 верасня 1596 г., элекцыя — 3 верасня 1596 г. Гл.: ЛМ—83, арк. 129 адв.
- ²⁰⁷ Службоўцы земскіх судоў Брацлава-Падольскага ваяводства выбраныя паводле: Яковенко Н. Украінська шляхта... С. 190.
- ²⁰⁸ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 25 лістапада 1570 г. Гл.: ЛМ—51, арк. 277 адв.
- ²⁰⁹ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 23 снежня 1592 г., элекцыя — 13 снежня 1592 г. Гл.: ЛМ—77, арк. 420 адв.
- ²¹⁰ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 31 снежня 1579 г. Гл.: ЛМ—64, арк. 294 адв. — 295.
- ²¹¹ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 6 ліпеня 1600 г. Гл.: ЛМ—86, арк. 150 адв.

СЛУЖБОЎЦЫ ПАВЯТОВЫХ ЗЕМСКІХ СУДОЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

пісар Марцін Валадковіч, 1565—1570 П²¹²
Стэфан Фёдаравіч Гладкі, да 1571—1618 П²¹³
29) Рэчыцкі павет²¹⁴
суддзя Багдан Іванавіч Солтан, 1566—1579 П²¹⁵
Андрэй Язэпавіч Халецкі, 1579—1589 П²¹⁶
падсудак Андрэй Васілевіч, 1566?—1579 П²¹⁷
Аляксандар Юдзіцкі, 1579—1601 П²¹⁸
пісар Андрэй Язэпавіч Халецкі, 1566?—1579 П²¹⁹
Міхаіл Солтан, 1579 — канец 1603 (адхілены)²²⁰

30) Мазырскі павет²²¹
суддзя Андрэй Ялец, 1566 — перад 1570 П²²²?
Гарасім Балакір, перад 1570—1581 П²²³
Стэфан Грыгор'евіч Лавейка, 1581—1597 П²²⁴

²¹² Павышаны ў земскія суддзі 25 лістапада 1570 г. Гл.: ЛМ—51, арк. 277 адв. Ягоны наступнік згадваецца ўжо 14 чэрвеня 1571 г. Гл.: LMAVB RS. F. 16, b. 42, l. 29.

²¹³ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 5 верасня 1618 г., элекцыя — 27 жніўня 1618 г. Гл.: ЛМ—95, арк. 119 адв. — 120.

²¹⁴ Да 1569 г. адносіўся да Кіеўскага ваяводства.

²¹⁵ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 4 красавіка 1579 г. Гл.: ЛМ—64, арк. 22 адв.

²¹⁶ Павышаны ў павятовыя маршалкі 11 снежня 1589 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 98 адв.; ЛМ—78, арк. 58 адв. — 59. Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 11 снежня 1589 г., элекцыя — 3 верасня 1589 г. (ЛМ—76, арк. 98 адв.; ЛМ—78, арк. 58 адв. — 59) і 15 красавіка 1592 г. (ЛМ—77, арк. 299 адв. — 300).

²¹⁷ Адмовіўся ад пасады з-за сталага веку і хваробы; наступнік быў прызначаны 4 красавіка 1579 г. Гл.: ЛМ—64, арк. 22 адв.

²¹⁸ Наступнік на гэтую пасаду быў абраны 16 ліпеня 1601 г. Гл.: ЛМ—289, арк. 42 адв.

²¹⁹ Павышаны ў земскія суддзі 4 красавіка 1579 г. Гл.: ЛМ—64, арк. 22.

²²⁰ Адхілены ад пасады з-за злачынства; наступнік быў прызначаны 4 лютага 1604 г., элекцыя — 13 снежня 1603 г. Гл.: ЛМ—85, арк. 260 адв.

²²¹ Да 1569 г. адносіўся да Кіеўскага ваяводства.

²²² Ягоны наступнік на гэтай пасадзе згадваецца 25 лістапада 1570 г. Гл.: ЛМ—268. Кніга судовых спраў № 54, арк. 340 адв.

²²³ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны ў лістападзе 1581 г. (без дня). Гл.: ЛМ—69, арк. 34 адв.

²²⁴ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 6 снежня 1597 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 736.

ДАРУС ВІЛІМАС

падсудак Фёдар Ляўковіч (Лянковіч) Іпагорскі, 1566—1576 П²²⁵
Стэфан Грыгор'евіч Лавейка, 1576—1581 Пв²²⁶
Васіль Лозка, 1581—1591 П
Стэфан Грыгор'евіч Лавейка, 1581—1597 П²²⁷
пісар Фёдар Балакір, 1566—1578/1581 П^{228?}
Эліаш Будзіла, перад 1581—1593 П²²⁹

У спісе службоўцаў земскіх судоў і спасылках да іх скарыстаныя такія скарачэнні:

А — адмовіўся ад пасады

эл. — элекцыя

П — памёр, працуючы на гэтай пасадзе

Пв — павышаны ў пасадзе

ДА — дадатак да апісання (*suplement*)

РА — Радзівілаўскі архіў (у AGAD)

? — незразумела

.../... — перыйяд паміж адным і наступным годам

Пераклаў з літоўскай мовы Але́сь Міку́с паводле: Vilimas D. LDK pavietų žemės teismų pareigūnai 1566—1588 m. (Pirmoji pavie- ту bajoriškijų juristų karta) // Lituaniaistica. 2002. № 4. P. 3—27. Частка інфармацый ўдакладнена аўтарам пры падрыхтоўцы артыкула да друку на беларускай мове паводле: Vilimas D. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564—1588). Vilnius, 2006. P.135—158.

²²⁵ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 6 снежня 1576 г. Гл.: ЛМ—56, арк. 86; ЛМ—58, арк. 124 адв. — 125.

²²⁶ Павышаны ў земскія суддзі ў лістападзе 1581 г. (без дня). Гл.: ЛМ—69, арк. 34 адв.

²²⁷ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 4 верасня 1591 г., элекцыя — 7 верасня 1591 г. (ЛМ—77, арк. 281 адв.; ЛМ—78, арк. 91) і 4 сакавіка 1593 г. (ЛМ—77, арк. 434 адв.).

²²⁸ Згадваецца на гэтай пасадзе яшчэ ў 1578 г. як зборшчык падаткаў у сваім паве- це. Гл.: Volumina Legum. T. 2. Petersburg, 1859. S. 197. Ягоны наступнік Г. Будзіла там згадваецца з 1581 г.

²²⁹ Наступнік на гэтую пасаду быў прызначаны 7 сакавіка 1593 г. Гл.: ЛМ—76, арк. 364.

SUMMARY. №2 (147). 2016

cipis Iosephi Alexandri e ducibus Prussiis Jablonowski, palatini Novogrodensis. Leopoli, 1759.

The study is translated into Belarusian for the first time. It is one of the most interesting histories of the Belarusian towns published in 18th century.

An article by a Lithuanian historian **Darius Vilimas** “The Officials Of Powiat Nobility Courts Of The Grand Duchy Of Lithuania In 1566—1588 (the First Generation Of Powiat Nobility Court Lawyers)” is dedicated to the question of training of professional lawyers of powiat level between the publications of the Second and the Third Statutes of Lithuania.

Another article by **Darius Vilimas** “The Last Will And Testament Of Navahrudak Powiat Judge Jaraš Jeūlašeŭski (1578—1619)” is an analysis of this historical document (the complete text of the document is also published with a Belarusian translation).

A study by a historian of the book and philologist **Mikalaj Nikalajeŭ** from Saint-Petersburg “The Book Of Miracles Of The Navagradač Icon Of The Virgin, As A Historical Relic Of 17th Century. Of Jesuits And Miracles Of Navagradač History Which Perished And Which Survived” is dedicated to a work written in 1673 titled “A new protection granted to our tortured Motherland...” which was one of the first synthetic studies of Navahrudak history. A Belarusian translation of this work is also published.

An article by Lithuanian researchers **Kęstutis Gudmantas** and **Andrej Ryčkov** “Notification On Laūryšava Monastery Copied From An Old Russian Chronicle By Demetry Zankievič (a study a source publication)” is dedicated to a 1701 document that tells about the foundation of Laūryšava Monastery near Navahradač. The complete text and a Belarusian translation are published.

An article by **Violeta Radviliene** “Editions Of Niasviž Printing House In Lithuanistics Stock Of Rare Editions Department” is of a source-study and bibliographical nature and tells about Niasviž editions of 18th century, which are kept in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius.

An article by a Lithuanian art historian **Vidmantas Jankauskas** “Iconographic Sources of Navahrudak Castle” tells about various images of Navahrudak castle of 19th and 20th centuries.

A study by a philologist from Bialystok University **Grażyna Charytoniuk-Michiej** “Dziady” (Forefathers’ Eve) Ritual In The Documents And Poetry Of Adam Mickiewicz” (a Belarusian translation of a Polish 2011 edition) is an excellent example of combination of diverse research methods. The author brilliantly